
СПРАВА ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ Ў ЕЎРАПЕЙСКІМ КАНТЭКСЦЕ



Ігар Жук (Гродна, Беларусь)

«ПРАДМОВЫ» ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ ЯК ПАМЕЖНЫЯ ФОРМЫ «ВЕРША-ПРОЗЫ» Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Як фармальная цэласнасць «Прадмовы» Францыска Скарыны безумоў-на належала да празаічнага выказвання ў стылявым афармленні літаратурна-мастацкай публіцыстыкі. Іншага кшталту толькі графічна вылучаныя ў першадруках два эпіграфы — да кніг «Іоў» і «Эсфір», што прадвішчаюць сабой сілабіку і тоніку беларускага верша, а таксама тып фармальнага завяршэння дзесяці запаведзяў, пададзены ў кнізе «Выхад».

Тым не менш, структура «Прадмоў» больш стракатая і аб'ёмная. У гэтых тэкстах мы сустракаем і эмбрыёны ўласна «непразаічнага канструктыву», і шматлікія фрагменты, што не даюць «спакою» фармальнаму празаічнаму адзінству прадмоў з гледзішча іх рytміка-інтанацыйнага і сінтаксічнага выражэння, ды з'явы, якія, па ўсей вераемнасці, варта разглядаць як з'явы несумнена паэтычнага паходжання. Гэтыя ўнутрытэкставы ўкропіны і цікавіць нас найперш — як асаблівия эстэтычныя звязкі, што ўяўляюцца зародкам двух відаў мастацтва слова ў беларускай літаратуры. Цікавіць неардынарны выпадак апазіцыі «верш-проза», але не ў родава-жанровых разнавіднасцях твораў, а як суіснаванне-сімбіёз «верша-прозы» ў адным тэктуюальным цэльм.

Разглядаць формаўтварэнні «верш-проза» ў «Прадмовах» Скарыны як разлічаныя на «спяванне» ці «прамаўленне» яўна недастаткова. Тут дадаецца штосьці істотнае, дагэтуль намі не заўважанае. «Прадмовы» на спевы ўвогуле не разлічаны, а толькі на казанне, але асобнымі фрагментамі на гадваюць усе канцэптуальныя моманты вершаванай мовы. І ёсць выпадак безумоўнага верша, нават калі падыходзіць да яго з сучасна-класічным разуменнем верлібра. Гэта — знакамітый радкі з кнігі «Юдзіф».

Сярэдневяковыя ўяўленні пра сутнасць паэтычнага і празаічнага спосабаў выказвання не могуць быць зведзены толькі да утылітарнага іх функцыянавання ў грамадстве. Апазіцыя ўзыходзіць да больш складанай эстэтычнай антыноміі, што сфармавалася да таго часу. Гэта — ужо другасная,

параўнальна з самой мовай, ужытковая сістэма, ці, нават, сістэма сістэмаў, аснову якой, па-мойму стваралі дзве фенаменальныя «філософіі» маўлення: *культ слова і яго хараства* (што, відаць, пад магутным уплывам эстэтыкі барока і адасабляе неўзабаве верш ад прозы ў самадастатковасць з сінкрэтызму старапісьмовай культуры) а, з другога боку, *культ хараства цэлага выказу*, што яшчэ ў даскарынаўскі час выяўляла сябе фармальным чынам — пісаннем без усякага падзелу на радкі, абзацы, а то і старонкі.

Абодва гэтыя філософска-эстэтычныя культуры адчувалі ўзаемнае прыцягненне, але не менш — і *уласную сістэмную цэласнасць*: яны былі «запраграмаваны» мастацкасцю слова. Іншая справа, што раскладзіроўка праграмы праходзіла з неаднолькавай хуткасцю ды й пад рознымі вектарамі эстэтычных эпох. І хоць верш першым займеў «радаводную метрыку», па сутнасці гэта быў працэс утварэння дзвюх роднасных другасных мастацкіх сістэм, але сістэм з рознай пачатковай культавай філософіяй, якая была ўнутраным зместам, а прынцыпы рытмавага і шырэй — агульнаэстэтычнага бытавання — яе фармальным выражэннем. Скарынаўская эпоха гэтыя два культуры трymала на шалях раўнавагі. Вось чаму тое, што для слова паэтычнага служыла мацерыковым матэрыялам, сіціралася і адступала фонам на задні план, а тое, што служыла культу празаічнага выказвання, у сваю чаргу, становілася празрыстым фонам для падкрэслівання годнасці культуры слова.

«Прадмовы» Скарыны даюць наглядны матэрыял для назірання над дынамікай гэтага няпростага працэсу.

Даскарынава літаратура радок складала найперш паводле прынцыпу падабенства — сінтаксічных падабенстваў, рытмічных фігур, напластанняў эпітэтаў, таўталагічных прыёмаў і іншых слоўных зваротаў, што пазбаўляла мастацкі твор Сярэднявечча аўтарскай індывідуальнасці. Яно і зразумела: чалавек і яго псіхалагічны стан не зрабіліся этычным цэнтрам твора. А, з другога боку, заняткі індывідуальным «прыдумванием» успрымаліся як эстэтычная грахойнасць, бо згодна з тагачасным літаратурным канонам атаясамлівалася з хлуснёй. І сярэдневяковы мастак займаўся не «прыдумванием», а тварэннем падобнасцяй.

У такім кантэксле Скарынавы афарыстычныя выразы несумненна ўносілі істотныя змены ў паэтыку выказвання. Прыйчым не столькі ў лексічны яе склад (хоць назіраем і такое), колькі ў самую інтанацыю, а праз яе — у рытміку фразы. Афарыстычнасць «Прадмоў» (а яна была прыземленай паводле сэнсавых парашнанняў) рытміка-інтанацыйнымі сродкамі знітовалялася з гутарковымі інтанацыямі, утвараючы лішак унутрыфразовых паўз, спрасаванасць слоўных групп-ядзер, не падобных да ўзвышшанай «поўнагалоснасці» такту біблейскага выказвання. Яго афарызмы структурна выконвалі функцыю народнай прыказкі, дзе, між іншым, і паэзія, і проза існавалі ў, так бы мовіць, «з’архіаваным» выглядзе.

Найкрасамоўнешым паказчыкам такой сіснутай архіаванасці двухадзінага рытмавага існавання служыць відазмененасць сінтаксічных

сувязяў афарызмаў-прыказак. Пачасціліся пропускі абавязковых для архаічнага стылю дзеяслоўных форм-звязак, па-іншаму (прычым вельмі вольна) сталі пачуваць сябе назоўнікаў-прыметнікаў спалучэнні. І, што самае галоўнае, кожная слоўная група займела ўласную інтанацыйную самастойнасць. Сінтаксіс «вызываўся» ад «паўнагалосся» царкоўнаславянскай рытырычнай фігуры да апазіцыйнай непаўнаты — выстройваўся ў няпоўныя мадэльевыя канструкцыі, у канструкцыі кампактныя, захоўваючы пры гэтым семантычную функцыю саміх знакаў. Чытаем: *«И яко жених со дружиною своею, тако сын божий со апостолы своими брак духовный с церковию ... деяше... Яко же на браку бывають розноличные твари: первая ест жених, вторая — невеста, третии суть друзья жениховы, а четвёртые — дружина невестина, — тако же и во книзе сей четыри — гласы черленым пислом, вкупе размолвляющие, написаны суть. Глас Христов — он же ест жених; глас церкви Христовы, еже невеста ест; глас апостолов — сии же суть дружина женихова; глас отроковиць, иже детей церкви Христовы знаменует»*¹.

Апушчаныя саставыя элементы сінтаксічнай канструкцыі відазмінялі рытм. Бясконца цягучы царкоўнаславянскі радок, што павінен быў азначаць прынцыповую непазнавальнасць духоўнай тайны, стаў выразна афармляцца нераўнамернай, рознай складовай велічыні, сэнсава-інтанацыйнай завершаючай. Метрыка выкazвання зусім іншага парадку стала праступаць тут.

Метрыка стала іншай, таму што змянілася эстэтычная задача слова. Да Скарэны слова было са сцёртым значэннем канкрэтыкі, «бязважкім» (Д. С. Ліхачоў). У Скарэны культ слова набыў іншае напаўненне — яго шлях стаў шляхам важкай апрадмечанасці, каб наблізіць да «людзей посполityх» недасяжнае са Святога пісання. Ранейшая высокая абстрагаванасць слова раствараецца, надаючы паняццям абрывы пазнавальнай реальнасці, а парападынальным канструкцыям — зразумелы сэнс: Хрыстос=жаніх, царква=невеста, дружына жаніхова=апосталы, а ў некаторых выпадках нават і зрокава-выразны сэнс: *«Ест бо в сих притчах скрыта мудрость, якобы моць в драгом камени, и яко злато в земли, и ядро ув ореху»*².

Для апрадмечанага слова, каб учуць, уявіць, уразумець яго, бо і пісаліся «прадмовы» «ко чти и научению», вельмі важнай аказалася свядомая пабудова фразы, якая вымагала адпаведных паўзаў. Дзякуючы паўзам пачаў нараджацца іншы, дагэтуль нязнаны, несакральны сэнс. Паўзы якраз найчасцей і падзялялі фразу па мяжы сакральнасці-несакральнасці: «Егда грешимо пред лицем божиим, // укрепляются врази наши душевныи, // яко суть диаволи, // и телесные, // яко суть поганы. // И внегда каемся грехов своих, // то посылаеть нам господь бог // пастырей и докторов, // они же научают нас // противитися бесовским покусам, // теже князей и воевод добрых, // иже боронять нас // от рук поганских, // готово бо ест милосердие божие // всем призывающим его в целом серци»³.

Як бачым, коланы «сакральнага» сэнсу мелі падоўжаную і больш размераную складовую будову, а «несакральнага» — не вызначаліся строгай метрычнасцю. Фармальны сімбіёз «верша-прозы» ў Скарыны якраз пазнаеца па сэнсавай апазіцыі ўжыткова-рацыянальнага і духоўна-ідэальнага прызначэння надрукаваных ім кніг, што «во кратких словах великий и многій разум замыкають». Сакральны змест меў формы паслядоўнай несканчонасці, «свецкія» ж фрагменты былі скіраваны на імгненны вобразны выгалас і імгненнную пазнавальнасць, што складае сутнасць празаічнага вобразу-спрымання.

Вось чаму тое, што ў навуковых даследаваннях называеца шматпілнавай, але адносна цэласнай стылістыкай⁴, вераемна, можа быць пераведзена ў іншую плоскасць — у тып узаемінаў тэксту і яго функцыі. А гэтыя узаеміны наскролькі пазбаўлены статыкі. Тэкст і зададзеная тэксту функцыя штохвілінна мусілі змяняцца: прэамбула-тлумачэнне адмянялася тлумачэннем фабулы кнігі, асветніцкія задачы вымагалі адначасовага суседства павучанняў і настаўленняў, гімнічных ухваленняў боскасці і мудрасці і не-прымання няцноты і г. д. Тэкст і функцыя ў Скарынавых «Прадмовах» бесперапынку зазнаоць між сабой суперніцтва, калі: а) ідэальная-духоўнае не вытрымлівае формы верша і празаізуеца; б) рацыянальнае не вытрымлівае празаічнай функцыі і метафорызуеца; в) рацыянальнае функцыянальна супадае з тэкстам і празаізуеца; г) ідэальная-духоўнае цалкам вытрымана ў вершаванай форме.

Вылучаныя чатыры тыпы ўнутрытэкставых стасункаў у кнігах Скарыны яшчэ не маюць строгага размежавання і прысутнічаюць у «Прадмовах» як *мяkkая альтэрнатыва*: яны не столькі супрацьпастаўляюцца, колькі адцяняюць уласную неабходнасць у тэксле. Пакажам гэта на канкрэтным прыкладзе — супаставім урывачкі з кніг «Юдзіф» і «Левіт».

«Юдзіф»: «Понеже от прирождения звери, ходящие в пустыни, знаютъ ямы своя; птицы, летающие по воздуху, ведаютъ гнезда своя; рыбы, плавающие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих, — тако же и люди, где зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку имаютъ»⁵.

«Левіт», дзе гаворыцца пра тое, што можа быць прынесена ў ахвяру: «Яко от зверей стадных — волы, агнеци а козлы; от птиц — горлице, а голуби; от рожающихъ з земли — муку пшеничную, масло древяное, ладан и иные овоще. Кто убо не можаше принести для недостатку своего телца тучнага на жертву богу, той приношаще мерицу муки пшеничное на требу господу.

Тако же и мы, братия, не можем ли во великих послужити посполитому люду рускага языка, сие малые книжки працы нашое приносимо им⁶.

Заўважым, у «Юдзіфі» рэальна праступае паэтычны рытм, які захоўваеца працягнуласць своеасаблівых рыфмаў. А сам феномен, які мы называем Скарынавай рыфмай, мае двухадзінную прыроду: ён заключае ў сабе і

адзінства сугуччаў, абумоўленае найперш падабенствам граматычных формай, і супрацьпастаўленне семантыкі слоўнага раду⁷. Прычым семантычнае супрацьпастаўленне ў Скарыны выглядае як вельмі складаны малюнак: гульня гучаннем адцяняеца ў адначасі гульней паняццямі.

«Ходящие», «летающие», «плывающие», «и тым подобная» прыпадабняюцца граматычна і — праз флексіі — фанетычна, але супрацьстаяць адно аднаму семантычнымі значэннямі. Гэткае ж граматычнае падабенства, але рознае паняццевае насычэнне маюць і адуюленае дэсігнаты: *звери — птицы — рыбы — пчелы — люди*. Не кажучы ўжо пра эпіфарычны паўтор *своя*, які толькі фанетычным комплексам супадае ва ўсіх выпадках, але ва ўсіх жа выпадках і рэзка кантрастуе з фармальнай аднатаўпнасцю, узбуйняючы семантыку выказвання.

«Неачалавечаны» свет Скарынавага выказвання (вылучаная курсівам назоўнікавая парадыгма) уступае ў змястоўную апазіцыю да свету чалавечых каштоўнасцяў («тако ж и люди...»). Мяжа гэтай фармальнай апазіцыі праходзіць, назавём так, па рытмавому «дыханню» фразы: амаль усе прыкметы рыфмавага рытмастварэння, уласцівыя для «неачалавечанага» — тэксставага ўрывачка, зняты пасля гэтага «тако ж и люди»; навідавоку — працаізацыя фразы, якой хіба-што перашкаджае моцная эўфанічная групоўка (-ом-; ме-; -ма-) пад самае завяршэнне выказвання: *к тому месту велискую ласку имаютъ*. Як бачым, утвораецца канструктыўная пара багацейшых узаемадачыненняў-адштурхоўванияў, калі тоеснасць зместу (паўторым, свет «чалавечы» і свет «живёльны» ў сваіх маральных каштоўнасцях уступаюць у супастаўленне) выявілася ў «пятоеснасці» фармальнага вырашэння выказвання.

Наогул, цікавасць выклікае і колькасны паўтор з'яваў «жывёльнага свету», узятых для параўнання Скарынам. Іх не трох, што праходзіць звычайнім архетыпам як самы часты выпадак праз рытарычна-паэтычныя фігуры ў сучаснай паэтычнай творчасці, а чатыры. «Звери», «птицы», «крибы», «пчелы» — чатырохмерная прастора матэрыяльнага свету, яго «чатыры канцы», чатыры вымярэнні — акурат чацвярычнае сістэма сярэдневяковага ўяўлення пра матэрыяльны свет! Пятым — надрэальным вымярэннем — сталі «люди», якія не ходзяць, не лятаюць, не плаваюць і бароняць вулляў, а духоўным чынам асвечаны Скарынам: яны — «ускормлены суть по бозе». Гэта значыць, прырода, усе «тым падобныя» «ачалавечаваюцца», у духоўнай іерархіі становяцца на прыступку вышэй і выконваюць людскую функцыю, а сам чалавек, узніўшыся адпаведна яшчэ на адну прыступку, прыпадабняеца свету боскасці. І такі крок па духоўных прыступках ёсць не што іншае, як з'ява паэтызацыі. Спэцыфіка Скарынавай рыфмы аб'яднала тое, што ў жыцці было толькі апазіцый цела і духу, цялеснага і духоўнага. Стварыўся макракосм — цэльны мастацкі вобраз яго, паводле сукцэсіўнага разгортвання вельмі характэрны для паэтычнага паслядоўнага ўспрымання.

Фрагмент з «Левіта» паводле ўсіх вонкавых прыкметаў сінтаксічнай структуры блізкападобны да фрагмента з «Юдзіфі» — аж да формы завяршальнага абагульнення: «тако ж и мы, братия», — у адным выпадку і «тако ж и люди» — у другім. Хіба што жарсць самаахвярнага пафасу выяўлена ў крыху адрознай меры эмацыйнага напаўнення. Скарына, ацэнваючы ўласную годнасць у зачыненні выдавецкай дзеянасці, «працю» сваю сцвярджае формай рытарычнага пытання («..не можем ли») замест катэгaryчнага маральнага імператыву «Юдзіфі». Але паводле ўнутранай структуры гэта аказваецца — два рознатаўповыхыя выказванні.

У «Левіце» няма не тое што блізкападобных граматычных, а нават фанетычных сугуччаў, фрагмент зусім не знае тэндэнцыі да такога прыпадабнення. Ідэя ахвярапрынашэння ў «Левіце» самым рацыянальным чынам разводзіць цэльны свет на «боскае» і на «чалавечаче». Слова, яго пазіцыя ў сказе (а тут троі сказы самастойна завершаныя, тады як у фрагменце з «Юдзіфі» выказванне ўтварае сказавую непадзельнасць), па мерках сярэднявяковых літаратурных канонаў, дасягаюць надзвычай высокай канструктыўнай эманспацыі: яны вольныя ад жорстка вызначанай пазіцыі. І калі, напрыклад, у выказанні «Треба пак убогих, еже бывала з муки пшеничное, церков Христову известовала, иже из многих людей, яко из зернят, собрана (тут і далей курсіў мой. — I. Ж.), ветхым законом и новым, яко двема жеръновы, плотская и духовная розделяющи, водою крещения *сово-куплена*, олеем ласки божией *покроплена* и во огни духа святого *спечена*»⁸, то ў бессмяротных радках «Юдзіфі» пазіцыя кожнага слова як бы запрыгонена і не мае рытмавай свабоды празаізаванага выказвання. Граматычна-флектыўныя сувязі рыфмы, узмоцненая эпіфарычнай пазіцыя лексемы *своя* ды й анафарычныя прэдыкаты «нечалавечага» свету робяць метрыку «Юдзіфі» несвабоднай. І ў гэтай несвабодзе якраз апошняя фраза, што датычыцца маральных патрабаванняў чалавека, фраза, якую мы вылучаем праз свядомую празаізацыю выказвання, ставіцца ў фон метрычнай свабоды і свабоды лексічнага падбору.

Гэта вельмі паказальна: «мацерыковы матэрыял» аднаго рабіўся фонам для празаізаваных формаў другога, «Левіт» жа адцяняў цалкам паэтычную будову «Юдзіфі», у якой, мы бачым, сам прынцып фонавага адцянення — яе безумоўная ўнутраная ўласцівасць.

Увогуле, Скарынавы «Прадмовы» пакідаюць наймацнейшае ўражанне як сваёй повяззю з традыцый мінулых часоў, так і адкрытысцю ў наступнага стагоддзі. Скажам, ланцужкі сіонімаў, характэрных эпітэтаў, і адмысловых лексічных наватвораў, якімі карысталася XV стагоддзе, каб перадаць невымойную простым зямным словам вышыню боскасці або святасці героя жыцційнай літаратуры ці якой небудзь духоўнай з'явы [і ў Скарыны ў «Прадмове» да «Прыгчай Саламона» чытаем: «В ней (мудрасці. — I. Ж.) воистину ест дух разумности святый, единый, различный, смысленный, скромный, вымовный, движующийся, непоскврненный, истинный, складкий, чистый,

сталый, добротливый и всякую иную имеющий (курсіў мой. — I. Ж.) в собѣ добрую цноту»⁹] могуць дзейсна суседніцаць з лексікай і стылістычнымі прыёмамі, што на некалькі стагоддзяў апярэджалі свой час. Рытырычныя пытанні, якія парушаюць недакранальну таемнасць магіі слова, у Скарыны набываюць зусім не містычны, а апрадмечана-рэалны сэнсавы тон: «Что знаменовала ест неволя телесная сынов Израилевых во Египте? Не нашу ли неволю душиную?» (курсіў мой. — I. Ж.)¹⁰ — так сформуляваць пытанне магло стагоддзе хіба што дзвесятнаццатага ці нават пачатак дваццатага стагоддза. Гэтага вымагала развіццё нацыянальнай эстэтычнай самасвядомасці.

¹ Францыск Скарына і яго час: Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1988. С. 55–56.

² Тамсама. С. 36.

³ Тамсама. С. 101.

⁴ Тамсама. С. 462.

⁵ Тамсама. С. 94.

⁶ Тамсама. С. 118–119.

⁷ Ю. М. Лотман, разважаючы пра сучаснае разуменне рыфмы, так фармуліруе яе аснаватворны прынцып: «Прырода гэтага двухадзінства (г. зн. рыфмы. — I. Ж.) такая, што яно заключае ў сабе і атаясамленне, і супрацьпастаўленне паняццяў, што складаюць яго... Атаясамленне ў гэтым выпадку мае найперш фармальны, а супрацьпастаўленне — самантычны характар»: Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и московско-тарусская школа. М., 1994. С. 101.

⁸ Францыск Скарына і яго час... С. 124.

⁹ Тамсама. С. 36.

¹⁰ Тамсама. С. 111.

Уладзімір Агіевіч (Мінск)

АНТЫТЫУЛ СКАРЫНАВАЙ «БІВЛИИ РУСКАЙ» *

Aнтытытул — гэта «кантонім» тытула, апошняя старонка кнігі, супастаўленая з першай, загалоўнай. Калі тытул змяшчае інфармацыю, што можа быць прынятая за пастаноўку тэмы, то на антытытуле трэба чакаць яе вырашэння. Паводле такой логікі яны ўзаемазвязаны і тым самым павялічваюць значнасць свайго зместу.

Тытул Скарынавай «Бібліі», як і належыць таму быць у выданні, здзейсненым біблейстам-прафесіяналам, адкрывае першую кананічную кнігу «Быццё» («Первые книги Моисеевы рекомые Бытия»; мал. 1), хаця, як вядома, том друкаваўся ў 1519 г., г. зн. па меншай меры праз два гады пасля кнігі «Іоў» («Книга светога Иова, починается еже словеть Иовъ») —

10 верасня 1517 г. За тытулам ідзе франтыспі пад прыблізной назвай «Тройца», а затым — «Предъсловие доктора Франьциска Скорины с Польска во всю Библию рускаго языка», дзе даецца харектарыстыка кананічных і боганатхённых тэкстаў і падкрэсліваеца самае істотнае ў змесце: «**В сей книзе всеёе прироженое мудрости начало и конецъ, богъ вседеръжитель познаванъ вываєтъ**¹». Не менш істотнае тое, што Біблія — гэта камп'едыум навук — septem artes liberales: «Ту[т] научение седьми наукъ вызволеныхъ достаточноне»², — навук, якія «быти минущие». Скарнына ад імя чытача гаворыць: «... потребуемъ речи вечное Душъного спасения»³.

Такім чынам, вылучаны два аспекты: сатэрыялагічны (выратавання) і гнасеалагічна-метадалагічны (пазнання таго, як гэта зрабіць). Выратаванне і шляхі да яго заўсёды цікавілі вернікаў-хрысціян і абумоўлівалі папулярнасць сярод іх такіх твораў, як «Палея гістарычная», у тым ліку «Книги бытия небеси и земли». Мы сцвярджаем: акурат гэта зафіксавана на тытуле як пастаноўка тэмы, якая будзе развіта паводле яе логікі на антытытуле. Сапраўды, калі напачатку сродкамі сімвалагізацыі (з дапамогай знакаў) указваеца на два светы — горні (чысты верхні картуш) і дольні (калафон з выявамі Сонца і Месяца (ці Зямлі) і знак іх пазнання — «трохкутнік», то тым самым перадаецца ідэя познавання гэтага бачнага свету, для чаго служыць трохкутнік (сімвалізуе сутнасці або першаэлементы) з упісанай у яго «Т» (чым сімвалізуецца сутнасць Боскай ў гэтым свеце). Верхні картуш на тытуле не мае знака, бо, толькі пачынаючы знаёмства з Бібліяй, чалавек-суб'ект яшчэ не спасціг яе зместу, які адкрыеца яму пасля прачытання. Тады ўзнікае і сама магчымасць зафіксаваць гэта. Адпаведна і знак пазнання горняга свету павінен з'явіцца на апошніяй старонцы заключнага Скарнынавага першадруку, які мае ўтрымліваць картуш з сімвалам-пазначэннем здзейсненага пазнання горняга свету, а менавіта — са знакам «квадрат»: .

Тэма «пачатку-канца» ўсё ж выяўлена дэ-факта на гравюрах Скарныны, вядомых пад назвамі «Бласлаўленне» і «Тройца».

Пачнем разгляд тэзіса з таго, што тытульны ліст пазначаны лічбай а₁₋₄ са знакам, які ідзе адразу за літарай «аз» у яе лікавым значэнні 1. У такім разе антытытул мае быць размешчаным на апошніяй старонцы «Апакаліпсіса», напрыклад, ла₁₋₄ або, калі ўлічваць папярэднія 91 друкаваны аркуш ўсёй Бібліі, то прыкладна лічбай ау₁₋₄ (1468). Апошні знак можна ўзяць, каб паказаць, як прадуманана ставіцца Скарнына да арганізацыі тэксту і ўпрыгожання яго графічнымі сродкамі.

Аўтар энцыклапедычнага артыкула (В. Шматай) лічыць, што паводле стылю тытул Скарнынавай «Бібліі» «узыходзіць да венецыянскіх выданняў эпохі Рэнесанса»⁴ (хоча з такім жа поспехам можна сцвярджаць і пра нямецкую традыцыю, з якой стасуеца, напрыклад, тыпалогія знака пры лічбах у выданнях Скарныны) — і так харектарызуе гравюру: «Кампазіцыя тытульнага ліста «Бібліі» вылучаеца рэдкай гармоніяй, у ёй дакладныя пра-порцыі чорнага, белага і чырвонага колераў, суадносіны выявы і тэксту.

Арнаментаваная чорная рамка ўзмацненя гучанне ўнутранага белага поля, якое ў сваю чаргу абвастрае інтэнсіўнасць кінаварнага тэксту, што знаходзіцца ў напруженых суждносінах з белым і чорным». Абгрунтаванаасць эстэтычнай ацэнкі, аднак, кантрастуе з хісткасцю і няпэўнасцю здагадак пра сэнс і замест выяваў. Напрыклад: «Геральдычны шчыт верхнія часткі рамкі не мае сімвала. Магчыма, спачатку (тут і далей курсіў мой. — У. А.) тут быў знак , які аднойчы паяўляўся на партрэце Скарыны... Аднак на час выхаду кнігі «Быццё» асоба пад знакам  па невядомай прычыне ў выдавецка-друкарскай справе Скарыны не ўдзельнічала і яе знак з геральдычнага шчыта быў зрэзаны. Гэта адзіная незавершаная дэталь на тытульным лісце «Бібліі», які з'явілецца сапраўдным шэдэўрам кніжнай графікі»⁵.

Такое апісанне (асабліва вылучаныя месцы) можна аднесці да адвольна «мастакіх» інтэрпрэтацый.

На самай справе «спачатку» паводле логікі Скарыны і не павінна быць, як не было і «асобы» пад знакам , які нібыта ў выніку палімпсесту (знарочыстае сашкрабанне першапачатковага тэксту) быў зрэзаны. Тым больш нельга кваліфікація дэталь з наўмысна адсутнім сімвалам як «незавершаную». Скарыназнаўства непазбежна робіцца ахвярай сваёй папулярнасці. Аўтары інтэрпрэтацый, не ведаючы сапраўднага сэнсу кантэксту (напрыклад, замест рога з ялеем ставяць кубак з вадою⁶, рызы жрэчаскія мяняюць на грэчаскія⁷), ператасоўваюць-жанглююць прадметамі з гравюр: знакамі, «кнігамі», астралябіяй — «глобусам свету», пясочным гадзіннікам, «берэтам» і г. д. Не знаёмыя з першакрыніцамі, яны скажаюць прозвішчы аўтараў (напрыклад, замест M. Wohlgemouth'a — Wolgemut⁸ замест Фёль — Фіоль (насуперак волі носьбіта імя, які пісаў яго з літарай «яць») або, не прачытаўшы Бібліі і аргіналу Скарыны, «вынаходзяць» новыя калены Ізраілевы, накшталт «Захаравага»⁹ і г. д. і да т. п.

Такое здараецца па сёння: у школьніх дзённіках Міністэрства адукацыі памяняла гравюрны партрэт Скарыны, быццам на суперак папроку з-за акіяну пра «асабліва няўдалую копію Скарынайскага партрэта», «на якой Скарына з тупым бяздумным выражэннем на круглым, з выпучанымі вачыма, твары»¹⁰.



Мал. 1. Тытул Скарынавай «Бібліі»

Расшыфраваны сэнс знакаў на шчытах-картушах з гравюрнага партрэта¹¹, даў магчымасць звярнуцца да прачытання таямніцы на аналагічным картушы з тытульнага аркуша «Бібліи Рускай», адзінага, нідзе больш не паўторанага. Картуш змешчаны зверху, ён нічым не запоўнены, «чысты», «белы». І гэта абумоўлівае дадатковую цяжкасці ў разуменні яго сімвалікі. Зыходзячы, аднак, з асноўнага філасофска-светапогляднага прынцыпу Скарыны — артадаксальнага біблейскага палажэння аб падзеленасці ўсяго існага на свет дольні і горні, бачны і нябачны (фізічны і метафізічны), можна зразумець сэнс «адсутнай» выявы на шчыце.

Зямны свет пададзены ў кантэксле гравюры двума сімваламі-знакамі, якія знаходзяцца ўнізе кампазіцыі. Гэта — калафон-«сігнет» і «трохкунтнік». Першы служыць для абазначэння матэрыяльнай сферы гэтага свету, а другі — сферы духоўнай, інтэлігібелльнай. Ім абодвум супрацьпастаўлены зверху толькі адзін картуш, бо горні свет самапазнае сябе і яму не трэба дзвюх выяваў. Верхні «чысты» знак сімвалізуе нябесны свет, сутнасць яго належыць спасцігаць таму, хто толькі што адкрывае Біблію.

Зробім яшчэ адно парапінанне. На гравюрным партрэце Скарыны паказана гнасеалагічная раўназначнасць ісцін навукі і веры шляхам размяшчэння іх сімвалаў Δ («трохкунтнік») і \square («квадрат») на адным узроўні ў *герызантальны* плоскасці. А на тытуле мастак паказвае анталагічную (быційную) *вертыкаль*, іерархічнасць абодвух светаў — вышэйшага Божага і ніжэйшага, «сответорен[н]ого от него», пазнанне якога прыводзіць да спасціжэння Творцы. Згодна з такой логікай на верхнім картушы мог быць нідзе не паўтораны знак «квадрат», але змяніцца яго можна толькі ў канцы Бібліі як знак засвяення яе зместу, як антытэзу тытульнаму лісту, г. зн. (у сістэме Старога Запавету) на апошній старонцы кнігі Трэцяй «Ездры», рукапісныя копіі якой вядомы скарыназнаўству, ці кнігі «Апакаліпсіс» — (у сістэме ўсёй Бібліі), што верагодней за ўсё, бо сам біблейскі лічбу яе апошній і пісаў: «На концы Бібліи Апокалипсіс или Возъявления Книга св[я]т[о]го Иоана положена есть»¹².

Канцэпцыі знакаў на тытуле адпавядаюць выбар выразных шчытоў з абадкамі і іх графічная форма (паводле паходжання — нямецкая) для яе ўвасаблення. Чисты ці белы, а дакладней, стасоўна з тэрміналогіяй XVI ст., сярэбраны картуш з «нябесным зместам» укампанаваны разам з расліннажывёльным арнаментам на кілаграфічнай дошцы памерам $1,5 \times 3$ цаліяў. Нагадаем, што гравюрны партрэт Скарыны складаецца з чатырох класічных прамавугольных трохкунтнікаў з бакамі ў 3, 4 і 5 частак. А гэты картуш складаецца з двух такіх жа «дасканалых» егіпецкіх трохкунтнікаў, тады як супрацьлеглая ніжняя дошка для дрэварыту з выявай калафона і «трохкунтніка», якія нясуць «зямны сэнс», пазбаўлена такой гарманічнасці прапорцый. Яна нібыта прыплюшчана на 1/6 вышыні, што гаворыць пра падначаленасць месца гэтых знакаў у іерархіі дасканаласці. Паказальна і тое, што пры ўсім падабенстве формаў картушаў верхні больш вытанчаны, чым


ніжнія, якіх не абрамляе багатая арнаментоўка; зграбная дапасаванасць ліній у ніжній міндалевападобнай частцы на горнім картушы супастаўляецца з праставата закругленымі авальнымі часткамі дольніх картушаў.

Наступнае парадуннанне: калафон — сімвал гэтага свету — харктарам заштрыхаванага і незаштрыхаванага палёў на плоскасці картуша азначае анталагічную наяўнасць святла і цемры ў дольнім свеце; сімвал жа яго пазнання «трохкунік», г.зн. ісціна аб ім, мае спрэс незаштрыхаваное чыстае поле, якое і азначае святое ісціны. Адсутнасцю ценю-цемры ён адначасова яднаецца з верхнім картушам, чысціня поля якога сімвалізуе абсалютную ісціну, адкрытасць і магчымасць яе познання. Антытэза святла і цемры, горняга і дольняга, часавага і вечнага сусінене з дыялектычным разуменнем іх паяднанасці ў біблейскім Універсе, што геніяльна пастулюе Скарына распрацоўкай тэмаў на тытульным лісце і на сваім партрэце 1517 г.

Антытэтул, такім чынам, павінен мець, наступную форму: у белы картуш упісаны знак «квадрат» — сімвал познання духоўнага космасу, а тэкст мае быць аналагічным таму, што на тытуле, з указаннем на завершанасць работ, накшталт: «Біблія Руска доконана...» (гл. мал. 2).

Выяўленне арыгіналаў кніг з гравюрай антытэтула дазволіла б выветліць нашу гіпотэзу пра супастаўленасць тытула і антытэтула як дэманстрацыі ідэі «плачата – канец».

Скарына прадубліраваў увасабленне гэтай ідэі, змясціўшы тут жа, на адвароце тытульнага ліста (франтыспісе), гравюру без назвы. Сваім нова-запаветным сюжэтам яна раскрывае тэму канчатковага сцвярджэння Царства Божага. *Падзеі адбываюцца на зямлі*, калі знішаюцца «прузи» — дэмантічныя полчишчы мучыцеляў людзей, якія ўяўляюць з сябе ўзброенных ваяроў, злых крылатых пачвар з дзявочымі галовамі (Адкр. 4: 7–11; 5: 13; 9: 1–11; 11: 15–19). Дарэчы, прынятая ў энцыклапедычным даведніку «Францыск Скарына і яго час» назва гравюры-дыptyха «Тройца» не перадае асноўнага зместу кампазіцыі, як і тэксставае апісанне таго, што дзеянне адбываецца *не на небе*, дзе сапраўды архістратыг Michaіl і анёлы *вяявалі супраць дракона* (Ап. 12: 7–9), а не супраць зямных пачвараў. Яе апісанне



Мал. 2. Антытэтул «Бібліі»

адыходзіць ад біблейскай канкрэтыкі і там, дзе памылкова гаворыцца: «Сюжэт «Бітвы архангла Міхаіла з д'ябламі», выкананы пад уздзейннем гравюры Альбрэхта Дзюрэра з Апакаліпсіса, выдадзенага Антонам Кобергерам (Нюрнберг, 1498)»¹³.

Па-першае, адзначыўшы дваісты характар сюжета гравюры (у верхній частцы — старазапаветны, у ніжній — новазапаветны), аўтары не паясняюць, чаму гравюра пададзена менавіта тут і зараз, на гэтым месцы і ў гэты час, абмежаваўшыся заўвагай аб tym, што «Абагулена-сінтэтычны характар кампазіцыі тлумачыцца tym, што гравюра змешчана на франтыспісе кнігі «Быццё»¹⁴. Яны памянялі месцамі прычыну і вынік: не месцазнаходжанне гравюры вызначае характар твора, а наадварот, характар твора — выбар месца для яго ў кнізе.

Па-другое, Скарынава гравюра, як адзначана, зусім не звязана з сюжэтам архангла Міхаіла, хоць і сапраўды выяўляе ў ніжній частцы новазапаветную тэму барацьбы з нечысцю. У Дзюрэра, бясспречна, архангел змагаецца, як і сказана ў Апакаліпсісе, на небе. Нягледзячы на стылявое падабенства Скарынавых персанажаў да Дзюрэравых гэтым яшчэ не забяспечваецца падабенства змястоўнага, як і ў другім выпадку — з кампазіцыйным размяшчэннем фігур у гравюрах «Блаславенне» Скарыны і «Сем свяцільнікаў» Дзюрэра. Няма падстаў гаварыць пра першаснасць. Абедзве гравюры створаны паводле матываў Апакаліпсіса, ці Уз'яўлення Іаана Багаслова на сюжэт «слова-мяча», якое зыходзіць з вуснаў Бога, што сведчыць евангеліст-апостал у сваім уз'яўленні: «Ён трymаў у дзясніцы Сваёй сем зорак і з вуснаў Яго выходзіў меч абарачальны» (Адкр. 1: 16). Евангеліст укленчыў перад Богам, і ў Дзюрэра мы бачым якраз гэты момант (Адкр. 1: 17; 21: 5–7).

Скарынава разуменне слова Божага вытлумачвае, чаму кнігу «Прамудрасць Божая» («Премудрости Божией книги») ілюструе гравюра з новазапаветным сюжэтам «Бласлаўленне». Таму адпаведнікам слова Божага тут выступае кніга, а не канкрэтны меч — традыцыйны сімвал гвалту, якое Скарына меў нагоду па-хрысціянску «пахерыць» на сваіх ініцыялах «Х» і «Ч» з пражскіх выданняў.



Тут Іаан Багаслоў таксама ўкленчыў, «упаў да ног Яго, як мёртвы» (Адкр. 1: 17). Калі ж разважаецца пра постаць Скарыны, нібыта ўвасобленую на гравюры «Бласлаўленне», то гэта марная справа: біблейст Скарына меў веліч духу і не хварэў на дробязнае самалюбства, мітульгу пыхлівасці, каб падставіць сваю асобу на месца біблейскага персанажа. З другога боку, сваю прысутнасць чалавек Рэнесанса ўсё ж пазначыў полісімвалагічным калафонам-«сігнетам», які ёсць і ягоны сімвал, і знак гэтага дольняга свету, і таго, што падзея адбываецца да «сканчэння часоў». Дарэчы, звязтае на

сябе ўвагу характар выкарыстання знакаў «калафон» (асобна) і «трокутнік» (разам з ім). Скарны, безумоўны аўтар кампазіцый, з дапамогай іх паказвае, што кожную гравюру, дзе яны ўжыты, трэба разглядаць як выяўленне прыроднага быцця ў лінеарным часе, для чаго служыць «калафон», і разам з тым — як выяўленне метафізічнага і гнасэалагічнага аспектаў, для чаго служыць «трокутнік». Сэнс гравюры, успрынятай у такім свяtle, павінен улічвацца пры чытанні тэкстаў, «ДУХОВНЕ пак сее разумеючи»¹⁵. На жаль, функцыя знакаў (без усведамлення якой немагчыма класіфікацыя) ігнаруеца спецыялістамі, што прыводзіць некаторых з іх да абсурдных заяў, быццам асобныя гравюры не маюць ніякага дачынення да зместу біблейскіх тэкстаў.

Палкі кнігалаўб і кнігазнавец, вядомы бібліёграф заслужаны ардынарны прафесар Петраградскага універсітэта, І. А. Шляпкін, выдаочы зборнік цытат «Пахвала кнізе», выкарыстаў для аформлення тытульны ліст Скарнынавай «Бібліи Рускай», змяніўшы тэкст на іншы:

Лще возмнится тесьѣ,
да взыщется въ кни
гахъ отецъ твоихъ и
обряющешинъ въ лѣго
писцахъ писано
о тѣехъ

Шляпкін адчуваў неабходнасць закончыць выданне, захоўваючы стыль кнігі ў традыцыі Скарны. Для гэтага ён выкарыстаў таксама жанр антытытула і свой зборнік аздобіў антытытулам са словамі:

Докончана бысть сія кни
га оу столичномъ великомъ
градѣ оу Петроградѣ всеа Рүсии
въ годину войны съ нечести
вымъ германскимъ и шваб
скимъ родомъ труды и тщані
емъ дохтура слова Российскаго
Иліи Шляпкіна коштомъ кни
гу ко чти, а книголюб
цамъ русскимъ къ доб
ромъ огражде
нію въ лето
Господне
ацзі¹⁶.

Гэты антытытул прафесар аформіў не проста тэкстам, які пераклікаецца з тэкстам форзаца, але і надаў яму форму Скарнынага набору — калафона-«трокутніка». Вопыт такога наследвання падказвае, што калі б у кніжнай традыцыі не было ўзаемаабумоўленасці і ўзаемасувязі паміж

форзацам и яго антыподам, то яе належала б прыдумаша як праяву дасканаласці ў перадачы аўтарскіх задум.

* Змест і высновы артыкула У. Агіевіча, на думку рэдкалегіі, з'яўляюца дыскусійнымі.

¹ Доктор Франціск. Предысловие во всю Библию русского языка // Книга Бытия. Прага: Скорина, 1519. Л. в-adv.; або: Франціск Скарына і яго час: Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1988. С. 9.

² Тамсама. Л. г.; або С. 10.

³ Тамсама. Л. г. adv.; або С. 11.

⁴ Франціск Скарына і яго час: Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1988. С. 521.

⁵ Тамсама.

⁶ Тамсама. С. 440.

⁷ Тамсама. С. 254.

⁸ Тамсама. С. 295.

⁹ Тамсама. С. 127.

¹⁰ Тумаш В. Дрэварыты настаўніка Д[з]юрэра ў Падарожнай кніжцы Францішка Скарыны // Запісы. 1978. С. 4.

¹¹ Агіевіч У. У. Сімволіка гравюры Скарыны. Мн., 1999.

¹² Доктор Франціск. Предысловие во всю Библию русского языка // Книга Бытия... Л. s (6); або С. 16.

¹³ Франціск Скарына і яго час... С. 519. Аўтары салідарызаваліся з памылковым меркаваннем В. Тумаша, выказаным у 1978 г.: «...Сама кампазіцыя сцэны бою выяўна перанятая з дрэварыту Альбрэхта Д[з]юрэра, на якім паказаны бой Архангела Michaila й ангелаў з сямігаловым зъмешем Апокаліпсы» (Тумаш В. Дрэварыты настаўніка Д[з]юрэра ў Падарожнай кніжцы Францішка Скарыны // Запісы. 1978. Кн. 16. С. 35), якое паўтараў і далей: «Кампазыцыю й дэталі рэсунку сцэны бою ангелаў з дыбламі мастак, што выконваў гэты дрэварыт, пераняў з дрэварыту Альбрэхта Д[з]юрэра «Бой ангелаў з сямігаловым зъмешем Апокаліпсы». (Dürer Albrecht. Apocalípsis cum Figuris. 1498) // Пяць стагодзьдзёў Скарыніяны. XVI–XX. Ніо-Ёрк, 1989. С. 16.

¹⁴ Тамсама.

¹⁵ Доктор Франціск. Предысловие во всю Библию русского языка // Исходъ... Л. г. (3); або С. 10.

¹⁶ Шляпкін И. А. Похвала книге. Пг., 1917. С. 121.

Раіса Жук-Грышкевіч (Бэрэ-Таронта, Канада)

НАЙВЫДАТНЕЙШАЯ ПОСТАЦЬ, ЯКУЮ ДАЛО БЕЛАРУСКАМУ НАРОДУ ДРУГОЕ ТЫСЯЧАГОДЗЬДЗЕ *

Kалі-б нас спыталі: кім вы, беларусы, найболей ганарыцца, каго вы лічыце найвыдатнейшай постацьцю ващае гісторыі культуры й на-
вукі, мы адказалі-б: доктара Францішка Скарыну.

Доктар Францішак Скарына тыповы працаўнік Рэнэансу — эпохі Адраджэння. Ягоная дзейнасць — гэта вынік таго грамадзкага ў

культурнага раззвіцьця, да якога паднялася ў пачатку XVI ст. Заходняя Эўропа, а з ёю й Беларусь. Адным з найбольшых дасягненняў гэтае эпохі, ды й усяго другога тысячагодзьдзя, было вынаходзтва друкарства. Гэты факт даў магчымасць масавай прадукцыі кніг, даступнасці іх, а тым самым і асьветы шырокім кругам грамадзтва. Друкарства запачаткована было ў палове XV ст. у Нямеччыне, а з туль пашыралася на ўсю Заходнюю Эўропу. **6 жніўня 1517 году** др. Францышак Скарына надрукаваў першую кнігу ПСАЛТЫР на беларускай мове й гэтым даў пачатак беларускаму друку.

Развіццё культуры ў Беларусі — тады Вялікім Княстве Літоўскім — было падобнае раззвіццю культуры Заходніх Эўропы. Тады беларуская культура была вышэйшай за маскоўскую. Беларуская мова была дзяржаўнай, урадавай, дзялавой мовай Вялікага Княства Літоўскага. Жамойць — 1/6 частка Вялікага Княства Літоўскага сваёй пісьменнасці зусім ня мела. Беларуская мова была мовай князёў, магнатаў і ўсіх вярхоў грамадзтва. Як і ўсёй Эўропе, Вялікае Княства Літоўскае — Беларусь — было фэадальнай дзяржавай з прывілеямі магнатаў і шляхты. Вялікія багатыя гаранты былі эканамічнымі і культурнымі цэнтрамі і атрымовувалі ад вялікага князя самаўрад — Майдборскае (Магдэбурскага) права. Палацак быў эканамічным і культурным цэнтрам і побач Вільні меў Майдборскае права — самаўрад.

Таму ня дзіва, што ў канцы XV ст. беларуская зямля, а менавіта Палацак, далі съвету такога генія, як Францышак Скарына.

Нарадзіўся Францышак Скарына каля 1485¹ году ў «слайным градзе Палацку», у заможнай купецкай сям'і Лукаша Скарыны. Пачатковую асьвету здобыў юнак у родным Палацку, а ў 1504 г. паступіў у Кракаўскі ўніверсітэт, на філязафічны факультэт «сямі вызваленых навукаў». У кнізе запісаў новапаступіўшых у Кракаўскі ўніверсітэт у 1504 г. ёсьць такія слова: «Францышак, сын Лукаша, з Палацка, 2 гроши (упіснога) заплаціў». У 1506 ён атрымаў навуковую ступень бакаляўра.

Дзе быў і што рабіў Скарына праз наступных 6 год, няведама. Ведама толькі, што калі ў 1512 г. ён прыбыў у Падую дзеля здобыцця дактарату ў лекарскіх навуках, ён ужо быў доктарам «сямі вызваленых навукаў» — «артыум доктор», ды што ў міжчасе быў сакратаром караля Даніі «сэкретары рэгіі Дація», як кажацца ў адным з Падуанскіх архіўных актаў. А значыць, для здобыцця дактарату з мэдыцыны ён мусіў ужо яе недзе студыяваць. Праўдападобна — у Даніі ва ўніверсітэце Капэнгагена, дзе ён быў і сакратаром Карала Ганса-Яна.

У актавай кнізе Падуанскага ўніверсітэту пад датай 5 лістапада 1512 г. ёсьць пратакольны запіс пра адмыслове паседжаньне прафэсароў калегіі «артыстых і мэдыкаў», на якім разглядалася справа дапушчэння да дакторскіх экзаменаў у галіне мэдыцыны «Францышак, сына нябошчыка Лукаша Скарыны з Палацка, Русіча», доктара навукаў вызваленых, вучонага

вельмі, але беднага юнака». Пасьля аптытаньня прысутнымі кандыдата, сябры калегій аднагалосна пастанавілі да экзаменаў яго дапусьціць.

Першы пробыны экзамен адбыўся назаўтра ў прысутнасці 14 прафэсаўроў. Скарына на экзамене надзвычай добра разъвіваў свае тэзы, адказваў на пытаныні прафэсароў, у выніку чаго, ён ізноў аднагалосна быў дапушчаны да дакторскага экзамену, які адбыўся праз тры дні, 9 лістапада. Цяпер экзамен адбываўся ў біскупскім палацы перад люднай аўдыторыяй ды перад калегіяй 24 прафэсароў пад ганаровым старшынствам духовага апякуна акадэміі кардынала Сыкста дэля Равэрэ, у прысутнасці біскупа Падуі Забарэлы і віцэрэктара ўніверсітету Францішка Фульманэльлі з Вэроны.

Як съцвяджаюць запісы ўніверсітету й біскупскага палацу, Скарына ў гэтым разам зрабіў надзвычайна добрае ўражанье ў розумам, шырынёй ды глыбінёй веды ды сваім дастойным у часе экзаменаў захаваньнем. Калегія прафэсароў ізноў аднагалосна прызнала яго годным ступені доктара мэдыцынскіх навукаў.

Апрача трох актавых запісаў пра Скарыну, якія пераходзяцца ў Стaryм архіве ўніверсітету, у «Залі сарака», ўніверсітэт мае ѹ Скарынаў партрэт. У залі гэтай калісці выкладаў слоўны Галілеў Галілей. Ягоная простая, з дошак зьбітая катэдра, пераходзіцца ѹ гэтай залі ѹ да сяньня. На ёй гіпсовы бюст Галілея. На сценах гэтай вось залі ѹ два рады размешчаны партрэты сарака найбольш выдатных мужкоў сусветнае навукі ѹ культуры, што сваю веду ѹ навуковыя годнасці здабывалі ѹ Падуанскім універсітэце на працягу сямісотгодзьдзя яго існаваньня. Партрэт Скарыны маляваны тэмпераю мастаком Джыякама Дальфэрна. На партрэце ўгари напіс па-італьянску: ФРАНЦІСКУС Скорына дэ Полочко, Рутэн, 1512. Партрэт Скарыны ѹ Падуі — доказ таго, што ўніверсітэт ганарыща тым, што ѹ ягоных мурох Скарына калісці здабываў сваю дакторскую годнасць ѹ галіне мэдыцыны.

Наступным съледам жыцця ѹ дзеянасці доктара Скарыны ёсьць ужо не архіўныя запісы, а кніга Псалтыр, надрукаваная ім 6 жніўня 1517 году ѹ Празе Чэскай. У гэтым жа годзе зь ягонае Праскае друкарні выходзяць у беларускім перакладзе біблейскія кнігі Святога Іова, Прысловія прэмудрага САЛАМОНА, Ісуса сына Сіраха; у наступным 1518 годзе выходзяць з друку: Эклезіастэс, Песні песням, Прэмудрасць Божэй Саламона, чатыры Кнігі Царстваў, Ісуса сына Навіна. У 1519 г. выйшлі з друку іншыя 13 біблейскіх кніг, апошняя выйшла 15 сънежнія кніга Судзей Ізраэльскіх.

Дык на працягу няпоўных трох гадоў Скарына выдаў у Празе 23 біблейскія кнігі агульнага ліку 2 400 бачынаў друку. Скарынаў праскі друкарскі пачын наскрэз піянерскі. Яму самому давялося праектаваць шрыфт для друкарні. За аснову для формай літараў ён браў беларускія, а ѿ прыватнасці полацкія, рукапісы. Рыхтаваць прыходзілася яму на толькі шрыфт, а ѹ снасцьць друкарскую. Прыдбаць і вышакаліць тэхнічных супрацоўнікаў для набору ѹ друку кніг, бо сам Скарына мусіў займацца перакладной,

рэдактарскай ды карэктарскай працай. Рабіць ён усяго сам ня мог, асабліва пры такой шпаркай выдавецкай дзейнасьці. Адна кніга выходзіла кожныя больш-менш 6 тыдняў.

Для друкарскае справы патрэбны былі вялікія сумы грошаў. З рукою паробленых Скарынам прыпісак на ягоных кнігах мы ведаем, што фінансаваць праскія выданыні памагаў Скарыну багаты купец-фінансір сын рапцы места Вільні Багдан Онкаў (Анкевіч).

Кнігі Скарыны выданы па-мастаку: прыгожы шрыфт, дасканалая папера, у кнігах ёсьць каля 50-ці дрэварытных ілюстрацыяў, вялікая колькасць дэкаратыўных вялікіх літараў. На сваіх кнігах Скарына ставіў сваё імя — Францышак Скарына — сваю навуковую годнасць — «у лекарскіх навуках доктар», мейсца свайго паходжанья — «з славінага града Полацка» ды дату выхаду кнігі. У трох кнігах зъмешчаны й ягоны дрэварытны партрэт. У васнову свайго перакладу др. Ф. Скарына ўзяў тэкст лацінскае Бібліі «Вульгаты», карыстаўся ён і Бібліяй чэскага перакладу з 1506 г. Перад тэкстам кожнае біблейскае кнігі Скарына даваў свае ўводныя, вельмі цікавыя прадмовы, на канцы кнігі замыкальныя прыпіскі «каляфоны» з датаю й месцам яе выхаду, ды імём і прозвішчам выдаўца — значыць сваім. У Скарынавых прадмовах адбітая высокаідэйныя матывы ягоных выдавецкіх задумаў ды ягоны шырокі гуманістычны съветапагляд. Скарына выдаваў свае кнігі ня так для ўжытку царкоўнага, як для «добра й пажытку люду паспалітага», для яго асвяты, духовага й маральнага падтрыманья. З выхадам апошняе ведамае друкаванае кнігі Скарыны ў Празе, Кнігі Суддзяў, 15 сінегня 1519 году зь невядомых прычынаў Праская выдавецкая дзейнасць Скарыны абрываеца. Ведама толькі, што ў пачатку 1520-х гадоў Скарына ўжо быў у Вільні. Факты паказваюць на тое, што пры пераезьдзе Скарыны з Прагі ў Вільню па дарозе ў Вроцлаве прынамсі частка ягоных кніг была сканфіскавана. Якраз ў 1520 г. папа Лявон X выдаў сваю славутую булью «супраць гэрэтычных памылак Лютера», якую Лютер па атрыманні публічна спаліў. У «бульі» быў заклік нішчыць усе выданыні, што пропагандуюць гэрэтычныя думкі Лютера. Рэлігійныя кнігі Скарыны былі падазронымі, таму й сканфіскаваны. Чаму такі домысел? А таму, што ў XIX ст. адзін вучоны знайшоў у вокладцы кнігаў пракуратыры з 1533 г. большы лік аркушаў аж з 8-мі розных Скарынавых кнігаў праскага выдання.

Наступным ведамым для нас этапам жыцця др. Ф. Скарыны ёсьць Вільня, дзе ён сарганізаваў друкарню — першую на беларускай зямлі й першую на ўсёй Усходняй Эўропе й выдаў у ёй дзіве кнігі. У 1522 г. Малую падарожную книжку і ў 1525 г. Апостала. І гэта **1522 год — гэта год пачатку беларускага друку на беларускай зямлі**, пачатак друку ўсіх Усходняе Эўропы.

Шрыфт віленскай друкарні Скарыны адметны ад праскага. Відаць, у Вроцлаве былі сканфіскаваны ня толькі Скарынавыя кнігі, але й ягоная

друкарская снасьць. Малая падарожная кніжка — малога разьмеру, прыдатная насыць яе ў часе падарожжа ў кішэні, але не малая лікам бачынаў, якіх у ёй 870. Кніжка складаецца з 5-х частак: Псалтыр, Часасловец, Акафісты й Каноны, Шэсцьдневец і Святыцы кароткія — каляндар.

Цікавы Скарынаў каляндар. Гэта — першы друкаваны каляндар на Усходзе Эўропы. У ім — ня толькі сьпіс сьвятаў ды пасхалія, але й каляндар астронамічны, съвецкі. Апрача назоваў 12 месяцаў па-царкоўнаславянску й па-беларуску, у ім паказана даўжыня дня й ночы ў розныя поры году, даведка пра рух сонца, пра час «зацьменення сонцева» ды пра «месяцавы гібель». Скарынаў каляндар практичны, прызначаны перадусім для народу.

Шрыфт Малой падарожнай кніжкі яшчэ прыгажэйшы шрыфт за шрыфт праскіх Скарынавых выданьняў і вельмі эстэтычна выглядае з яе ілюстрацыямі, упрыгожанымі вялікімі літарамі ды заставіцамі. Яе называюць славянскім эльзэвірам.

Пасылья надрукаваньня віленскіх кнігаў у гадох 1522–1525 гадох Скарына адбыў падарожжа ў Москву. Москва была праваслаўнай, і ён хацеў пашыраць свае кнігі там ды здабыць фінансавыя сродкі з прадажы для працаўніцтва свае выдавецкае дзейнасці. Ды на загад вялікага князя маскоўскага Васіля III Іванавіча кнігі Скарыны былі сканфіскаваны ды публічна ў Москве спалены. Спаленіне ў Москве кнігаў, напэўна, — адна з прычынай сучаснага невядомства ліку захаваных Скарынавых кнігаў.

Другая ведамая падзея з часоў прабываньня Скарыны ў Вільні — ягоныя суды з жончынамі сваякамі за дом. У Літоўскай Мэтрыцы захаваўся запіс пра вынік суду. Дом прызнаны за Скарынамі, а жончынам сваякам загадана «у гэтай справе вечнае маўчане меці!». Было гэта ў 1529 г., а ў ліпені гэтага ж году ў Пазнані памёр Скарынаў брат Іван. Гэта прынесла Скарыну новыя судовыя клопаты. Як з Пазнанскіх архіўных актаў вынікае, Іван меў у Пазнані вялізарны гуртовы склад скураў — каля 50 тысяч скураў рознага гатунку. Як хутка выявілася, меў Іван і вялікі даўгі, якія пасылья былі сплочаны скурамі. Цікава тут адзначыць, што распіскі нябожчыка Івана ды купца й райцы места Пазнані Клаўза Габэрлянда пісаны былі «ін вульгары рутэно скрыпту» — ці інакш па-беларуску.

Хутка пасылья заканчэння справаў братавых даўгоў Скарына вясной 1530 г. пераяжджае ў Карапевец (Кэнінгсбэрг) да гэрцага прускага Альбрэхта. Гэрцаг, захоплены ягонаі адукацыяй і ўсебаковымі здольнасцямі, прымае яго на свой двор для бліжэй неакрэсленых абавяззакаў. Існуюць здогады, што прыезд Скарыны да Карапеўца звязаны з выдавецкай справай, якую гэрцаг задумаў для пашыраньня пратэстантызму ці, магчыма, з тым, што ў восені 1529 г. ў Прусіі шалела хвароба «ангельскага поту», хіба грыпу, ад якое шмат людзей памірала, і ў гэрцага была патрэба ў лекарах.

У Прусах, праўдападобна, дайшло да сутычнасці Скарыны з выдатным дзеячом рэфармациі, першым пратэстанцкім біскупам Пруссіі Паўлам Спэратаам, і гэта съведчыць пра тое, што Спэрат меў у сваёй бібліятэцы Псалтыр з Малой падарожнай кніжкі Віленскага выдання. Магчыма, сам Скарына яму яго падараўваў. У гэтым Псалтыры, які цяпер знаходзіцца ў Брытыйскім музэі ў Лёндане, уклёны эксплібрис Паўлы Спэрата.

У гэрцага Альбрэхта доўга Скарына ня быў. 16 травеня, 1530 году ён дастае ад гэрцага рэкамэндацыйныя лісты — да радцы места Вільні, да ваяводы віленскага й трэці «дарожны ліст» для бясьпекі ў дарозе і едзе нібыта на коратка ў Вільню. Хутка выяўляецца, што пакінуў Скарына Калалевец назаўсёды.

Цяпер др. Ф. Скарына быў сакратаром і надворным лекарам біскупа віленскага Яна «з каралёў Літоўскіх».

Прыехаў Скарына ў Вільню ў траўні, а ў ліпені ў Вільні быў вялікі пажар, у якім згарэла 2/3 гораду. Некаторыя дасыледчыкі ўважалі, што ў пажары згарэла друкарня Скарыны, што мясцілася ў доме бурмістра Вільні Якуба Бабіча. Але факты паказваюць на іншае. Скарынавы драўляныя шрыфты, заставіцы не згарэлі, а перахоўваліся ў віленскай Свята-тroeцкай царкве да тae пары, калі праз 65 год — у 1595 г. была наладжана пры царкве брацкая друкарня й Скарынавы шрыфты былі ўзноў скарыстанны пры друку кніг.

Як з актавых кнігаў гораду Пазнанія вынікае, нябожчык Іван Скарына меў болей даўжнікоў, як тыя каму даўгі былі сплочаны скурамі. Сын Іванаў Раман быў у Гданьску. Вясною 1532 г. Скарыну давялося быць у Пазнані ў справах біскупа віленскага Яна, сакратаром якога ён тады быў. Гэтu на-году жыды-кредытары скарысталі на тое, каб дабіцца арышту Скарыны за даўгі ягонага нябожчыка брата Івана. У зыняволеніні Скарыну давялося быць 9 тыдняў, пакуль сын Івана Раман прыбыў з Гданьску й дамогся ў карала звальнення Скарыны, съведчачы, што толькі ён як сын адказны за даўгі бацькі і гатоў іх сплаціць.

17 чэрвеня 1532 году перад Радаю места Пазнані адбыўся судовы разгляд справаў даўгой Івана Скарыны, на якім Францішак Скарына дамагаўся ад кредытараў брата 6 000 копаў літоўскіх грошаў кампэнсаты за спрычынянія яму й біскупу віленскаму матарыяльныя й маральныя шкоды безпадстаўным арыштам. У лістападзе гэтага-ж году Скарына едзе ў Кракаў да караля сам з Раманам, каб атрымаць дзіве важныя граматы. Аднёю, выстаўленаю 21 лістапада, кароль звальніў яго ад усякае адказнасці за даўгі брата; другою, выстаўленаю 25 лістапада, кароль браў Скарыну пад сваю апеку ды юрыдычную ахову. У будучыні др. Скарына мог паддягаць толькі ўладзе суда самога караля й вялікага князя.

Далейшым съледам жыцця Скарыны ёсьць паказаны на тое, што каля 1533 г. ён быў у Вітэнбергу і сустрэўся там з Піліпам Мэлянхтонам ды Марцінам Лютерам.

У 1535 годзе Скарына ужо быў пры двары қараля Аўстрыйскага, Чэхіі й Вугоршчыны Фэрдынанда I. У той час батаніка была важным прадметам мэдыцыны, бо ж тады лячылі пераважна зёлкамі. I Фэрдынанд I даручыў др. Скарыну, як знаюцу батанікі, заснаваць батанічны парк пры каралеўскім замку на Градчанах. Гэтак паўстаў адзін зь першых рэнэсансавых паркаў сярэдняе Эўропы. Скарына памёр у 1540 годзе ў веку больш-менш 55-ці год².

Др. Скарына ня глядзячы на высокую на той час універсытэцкую адукцыю, адчуваючы сябе паўнапраўным грамадзянінам Заходняе Эўропы, дзе ён чуўся, як у сябе дома, ніколі не забываўся на сваю зямлю, на свой народ, але жыў іх справамі й патрэбамі. Шчыры патрыятызм вязаў яго зь ягоным «людам паспалітым», для якога ён і працаў. Дабро грамады ставіў вышэй справаў асабістых. Ён казаў: «Ня толькі самі сабе нараджаемся на съвет, але болей да службы Божай і паспалітага добра». Пераклаў Біблію на беларускую мову, бо яго «милостивыі бог с того языка на свет пустыл»³, і каб «паспалітая» людзі, чытаючы, яе разумелі.

Свой патрыятызм і вынікаючыя зь яго маральна-грамадзкія абавязкі да свайго народу й kraю выдатны палаchanін найяскравей выказаў, як вядома, у прадмове да knігі Юдыты⁴.

Франьцішак Скарына — першы ведамы беларускі дактарызаваны лекар ды першы двойчы дактарызаваны¹ вучоны й Беларусі й усія Усходняе Эўропы. Важна, што на свайго першага доктара мэдыцыны Маскоўшчына здабылася толькі 182 гады пасьля дактарызацыі Скарыны, бо толькі ў 1694 г. у той самай Падуі дактарата з мэдыцыны здабыў першы расеец — Пётра Васільевіч Постнікай.

Скарына ганарыўся сваёй годнасцю доктара мэдыцыны і ў сваіх knігах пасьля свайго імя пісаў «в лекарских науках доктор». Ягоная лекарская псыхалёгія выяўляеца ў ягоных выказваннях, што чытаць Біблію добра ня толькі для дабра духовага, але й цялеснага. «Псальмы, усякія немачы духоўныя й цялесныя ўздараўляюць». У прадмове да віленскага Апостала ён піша: «Въеликий Лука Ангельскій, в лекарских науках доктор пренавченый и евангелист Ісус Христов преведывный... он же, будучи лекарем тѣлесным доскональным, видяй вси речи телесные, иже суть суетны и минущи, — возжеле быти лекарем душ наших»⁵.

У гэтым заакцэнтаваныні што эвангеліст Лукаш быў у «лекарских науках доктар», адчуваеца задаваленне аўтара прадмовы, што ён сам у «лекарских науках доктор», дый што, як і Лукаш, ён, выдаючы рэлігійныя knігі, захацеў быць лекарам душ нашых.

У ЗАКЛЮЧЭНЬНІ



Франьцішак Скарына быў патрыётам свайго «слаўнага града Полацка» і ўсія Беларусі, і адначасна — грамадзянінам усія Эўропы. Меў дачыненныя з такімі выбітнасцямі, як вялікі князь і ка-

роль Жыгімонт Казіміравіч, маскоўскі князь Васіль III Іванавіч, Фэрдынанд I, кароль Аўстрыі, Чэхія й Вугоршчыны, кароль Даніі Ганс, гэрцаг Прускі Альбрэхт, бурмістр Вільні Якуб Бабіч, райца Вільні Багдан Онкаў-Анкевіч, біскуп Вільні Ян, маскоўскі мітрапаліт Даніла.

Ягоныя зацікаўленыні абымалі: тэалёгію, літаратуру, права, мэдыцыну, батаніку, друкарства, мастацтва.

Ягоныя дасягненныі:

1. Даў пачатак беларускаму друку й друку ўссе Усходніе Эўропы. Вагу Скарынава піянерскае дзеяньні ў гісторыі беларускага друку падкрэслівае факт, што дзякуючы Скарыну беларускі друк (1517) на колькі дзесяцігоддзізяў выпярэдзіў друк Маскоўшчыны (1564) дый Украіны (1574).

2. Дзякуючы Скарыну беларускі народ быў другім сярод славянскіх — пасля чэскага — што меў друкаваную Біблію ў роднай мове.

3. У гісторыі графічнага мастацтва важная Скарынавая заслуга тая, што ён першы ў кнігах славянскага кірылічнага друку ўвёў звычай багатага іх ілюстраваныя гравюрамі.

4. Скарына меў вялізарны ўплыў на разьвіццё друкарства ў Беларусі ды ўсёй Усходній Эўропы. Да канца XVI ст. пасъля заснавання Скарынам першае на беларускай зямлі друкарні ў Вільні ў 1522 г. адна за адной паўстаюць у Беларусі іншыя 7 друкарняў: нясвіжская (1562), дзе друкаваў свае кнігі Сымон Будны, заблудаўская гэтмана Рыгора Хаткевіча (1569), віленская Месціслаўца, цяпінская Цяпінскага, віленская Гарабурды, віленская Мамонічаў, і віленская брацкая. Калі лічыць і Скарынавую праскую, дык — 9 беларускіх друкарняў, зь якіх выйшла да канца XVI ст. болей ста кніг, друкаваных у царкоўнаславянскай й беларускай мовах. Сярод іх такія выдатныя помнікі старога беларускага друку, як Біблія Скарыны (1517–1519), Месціслаўца Эвангельле (1575) ды Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 г., друкаваны ў друкарні Мамонічаў.

Лікам друкарняў і надрукаваных у іх кнігах беларускія землі ў XVI ст. займалі вядуче месца сярод краёў Усходніе Эўропы. З гэтага гледзішча далёка за сабой пакінулі зямлі Маскоўшчыны, дзе да канца XVI ст. выйшлі толькі 18 кніг у мове царкоўнаславянскай, кніг літургічных.

5. Скарына быў ня толькі першадрукаром і перакладчыкам Бібліі на беларускую мову, ён быў і пісьменнікам. Ягоныя прадмовы да кніг — гэта сэрыя маральна-філізафічных разважаньняў, якія сталіся клясыкай беларускай літаратуры.

Слаўны палаchanін першы завяшчаў нам шанаваць сваю мову, горда заражуячы, што яго «милостивыі Бог с того языка на свет пустыл».

Значэння й заслугаў доктара Франьцішка Скарыны пераацаніць немагчыма. І як чэскі вучоны Антон Фляроўскі казаў:

«У гісторыі культуры й навукі Белай Русі імя ягонае ўпісанасе бесъсъмязотнымі лігарамі. Тоє, што ён зрабіў, вылучае яго ў шэрагі самых выдат-

ных дзечоў кніжнае справы. Вялізарны ягоны ўклад у разьвіцьцё эўрапейскага кнігадруку наагул. Кнігадрукар і лекар, вучоны й асьветнік, Францішак Скарына паказаў прыклад самааданага служэння роднаму народу. Служыць «доброму паспалітаму» завяшчаў ён і нашчадкам.

Вечная памяць справе Францышка Скарыны!

І — наперад у імя ягоных ідэалаў і ідэяў!»

(На падставе прац доктара *Вітаута Тумаша*)

* Па жаданню аўтара артыкул друкуецца тарашкевіцай.

¹ На думку іншых даследчыкаў, Ф. Скарына нарадзіўся каля 1490 года (заўвага рэдактара).

² На думку іншых даследчыкаў, Ф. Скарына памёр у канцы 1550 ці ў студзені 1551 года (заўвага рэдактара).

³ Францыск Скарына і яго час: Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1988. С. 22.

⁴ Тамсама. С.94.

⁵ Тамсама. С. 181.

Ніна Шушкевіч (Слуцк, Беларусь)

ФРАНЦЫСК СКАРЫНА — АСВЕТНІК ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ

Францыска Скарыну трэба лічыць прадстаўніком еўрапейскай інтэлігэнцыі. У XIII–XIV стст. ва ўсіх універсітатах Францыі гаварылі, што радзіма чалавека там, дзе веды. Скарына падаваўся з Полацка ў Кракаў, Прагу, Падую. І яны сталі яго радзімай, бо нараджалі яго як інтэлігента. Але Скарына ніколі не забываўся ні пра свой горад, у якім нарадзіўся, ні пра зямлю, на якой нарадзіла яго маці, пра мову, з якой яго Бог у свет пусціў. Ні Кракаўскі універсітэт, ні Падуанскі універсітэт, ні лаціна, не забралі ў Скарыны Радзімы.

Патрыятызм Скарыны быў падрыхтаваны патрыятычнымі традыцыямі старажытнарускай літаратуры, жыцця народнага, упльывам адпаведных імкненняў дзяржаўна-феадальных колаў. Полаччына і Віцебшчына ўвайшлі ў склад Вялікага Княства Літоўскага на ўмовах дагавору мясцовага баярства з літоўскімі вялікімі князямі. Кніжныя зборы ў Полацку, асабліва ў Сафійскім саборы, былі значныя. Аўтаномія Полацкай зямлі садзейнічала выпрацоўцы ў насельніцтва мясцовага патрыятызму, на аснове якога Скарына ўзняўся да патрыятызму агульнанароднага. Але дзе б ні быў Скарына, чым бы ні займалася, вобразы самых дарагіх людзей — бацькі і маці спадарожнічалі яму ўсюды. Нетрадыцыйным способам ён аддае даніну павагі бацьку і маці.

6 жніўня 1517 года ў Празе выйшла першая беларуская друкаваная кніга «Псалтыр». Застаўкай з выявай бацькі і маці пачынаецца тэкст «Псалтыра». Застаўка нагадвае літару П. Прастакутную форму запаўняе аўтарскі знак «Сонца і Месяц». Гравюра ўключае два мініяцюрных партрэты. Абламоўка партретаў (дэкаратыўная разъба) і самі партрэты маюць аснову ў выглядзе фантастычных істот: мужчынскі партрэт апіраецца на лапы льва, што сімвалізуе апору сям'і, жаночы — на лапы курыцы, што сімвалізуе карпатлівасць гаспадыні. У мужчыны зграбная барада, вусы, на галаве, — шапка-магерка. Гэтыя дэталі ўказваюць на прыналежнасць да купецкага стану. Галава жанчыны пакрыта ўбрусам адпаведна з традыцыйнымі строямі. У цэнтры гравюры-застаўкі — выява вазы, з якой выходзяць дзве кветкі, трэба разумець — двое дзяцей у сям'і: старэйшы брат Іван і сам Францішак. Маленъкія мініяцюры, а колькі інфармацыі занатаваў у іх славуты плачанін! Так ён звяртаецца да памяці пра родных. Да складна вядома, што бацькі — Лукі Скарыны — у 1517 годзе ўжо не было ў жывых.

Ёсць меркаванне, што тэма сям'і Лукі Скарыны знаходзіць працяг на жанравай гравюры «Пераход цераз Іардан». Чыста біблейскім персанажам тут адпавядаюць рэальныя асобы. У ролі Ісуса Навіна выступае Жыгімонт I. З левай рукі яго ідзе Лука Скарына. Паміж ім і каралём мы бачым хлапчука 10–12 год. Гэта — старэйшы сын Іван. Малодшага Францішка нясе маці. Яму гады тры. Такую гіпотэзу выказвае У. Паўловіч¹. Як бачым, тут закраянаеца і важная тэма судносін асабістых і дзяржавных. Сям'я разглядаецца як частка агульнага, дзяржаўнага. Яна ў поўным складзе ідзе за памазанікам Божым — каралём і апякуеца яго розумам і воляй. Такое адзінства гарантует поспех, стварае непераможны маналіт, перад якім адступаюць перашкоды, як воды Іардана перад Ісусам Навінам і людзьмі Ізаілевымі.

Паводле У. Конана, Скарынавы гравюры «нясуць пэўную сімвалічную нагрузкzu, увасабляючы патрыятызм («Эстэр перад Асверам», «Юдзіф і Алаферн»), згуртаванне ўсяго народа вакол сваіх правадыроў перад творам небяспекі («Пераход цераз Іардан», «Майсей перад народам», «Ізаілевы палкі ля храма», «Памазанне Давіда»), прыгажосць сельскай працы («Руф у полі»)². Каштоўнаснае спасціжэнне Скарынам красы ажыццяўлялася пад павевамі Адраджэння, але не ў меншай ступені — супадна з натуральным светаадчуваннем нашых продкаў. Так, дзеля наталення прагі красы сваіх суайчыннікаў ствараў ён хараство пражскай «Бібліі». Вось чаму «Біблія» Скарыны была задумана і здзейснена як краса і шрыфт, і літарыніцыялаў, і гравюр, і заставак. Душа яго інакш не магла. Скарына — сам рух, само дзеянне пад дэвізам: вера без справы, без дзеяння — мёртвая. Скарына быў апантаны ў сваёй дзейнасці. Яго друкі ў Празе і Вільні [адпаведна «Псалтыр» (1517) і «Малая падарожная кніжка» (1522)] былі чынам яго маладосці. Ён імкнуўся да дасканалага, завершанага, памятаочы, як і ўся эпоха, мудрасць: усё, што складаецца з трох, выдатнае. Таму так смела і настойліва прагнунуў трэцяга друку.

Мы бачым Скарыну ў розных іпастасях: полацкі шкаляр, кракаўскі бурсак, чалавек у мантыі. Адысей у мантыі і купецкім сінім кабаце або кажуху, лекар, каралеўскі сакратар, сакратар біскупа віленскага Яна, каралеўскі батанік на Градчанах. Каб далучыць сваю справу да ўсяго абсягу ўсходніх славян, ён пайшоў у Москву. Але, на вялікі жаль, Скарынава мара згарэла ў звычайнім сярэдневяковым каstry. Сярэднявечча адрынула Скарыну ад сябе, хоць ён быў з яго ўлоні.

Прадмовы Скарыны да кніг Бібліі — яркі помнік беларускай гуманістычнай публіцыстыкі XVI ст. Ён не супрацьпастаўляў свецкія аповесці біблейскім. «Напісаныя Ф. Скарынам пяцьдзесят прадмоў складаюць аснову яго літаратурна-публіцыстычнай спадчыны, у якой алюстраваліся арыгінальныя грамадска-палітычныя, філасофскія, прававыя, педагогічныя і літаратурна-эстэтычныя погляды»³. У прадмовах ёсьць шматлікія прыклады аналізу біблейскіх твораў, характарыстыкі іх дзейных асаб. Аўтар звяртае ўвагу не толькі на ідэйныя асаблівасці кніг Бібліі, іх змест, але і на форму выкладу, кампазіцыю. Выкарыстоўваюцца жанры прычты, пасланні, псалма. Нават сам жанр прадмовы шматфункциянальны: крытычны артыкул, узнёслая прадмова, гутарка ў стылі сённяшняга эсэ, анатацыя, дзелавы каментарый.

Скарына глыбока верыў у сілу паэтычнага слова, і яго прадмова да «Псалтыра» — гуцыць як гімн высокай паэзіі.

Як асветнік — гуманіст, перакладчык, пісьменнік Скарына выхаваўся на багатых традыцыях славянскай і сусветнай культуры, творча развіў і ўзбагаціў іх, зрабіўшы лепшае з культурнай спадчыны іншых народаў дуxoўным набыткам беларусаў. Скарына выпустіў 23 кнігі Бібліі з уласнымі прадмовамі. Гэтым самым ён пачаў выданне для шырокага дэмакратычнага чытача папулярнай «Бібліятэкі сусветнай літаратуры», якая атрымала працяг у Беларусі толькі ў XX ст. Яго патрыятычны подзвіг, яго самаахвярнае служэнне роднаму слову, свайму народу — дапамагалі беларусам ў цяжкія часы гісторыі дуxoўна выстаяць і спрыялі нацыянальнаму Адрадженню XX ст.

У філасофскай культуры Беларусі Скарына — адзін з магутных заснавальнікаў новага разумення годнасці чалавека. Годнасць чалавека ён бачыў не ў грамадскай прэстыжнасці, не ў матэрыйальным пажытку, а ў высокай дуxoўнасці, у інтэлектуальным і маральнym узвышэнні. Зорка Скарыны не магла не з'явіцца. Нават таму, што хтосьці павінен быў даць беларускаму народу кнігу на ягонай мове, каб адкрыць праз яе вялікі свет. І гонар гэтых выпаў яму, Францыску Скарыну.

¹ Паўловіч У. Чароўнае свято гравюраў Скарыны // Беларуская думка. 2000. № 2. С. 153.

² Конан У. Боская і людская мудрасць. Мн.. 1990. С. 44.

³ Тамсама. С. 31.

Вальдэмар Дэлюга (Варшава)

ФРАНЦЫСК СКАРЫНА І ГАБРЭЙСКІЯ ДРУКАРЫ Ў ПРАЗЕ

Сярод пражскіх друкароў Францыск Скарны займае асаблівае месца. Ён шмат разоў карыстаўся абсталяваннем іншых друкарняў, аб чым успаміналі многія даследчыкі. У яго выданнях, якія з'явіліся ў Празе і Вільні, ёсць дрэварыты, адбітая з чужых дошак. Прыкладам служыць ілюстрацыя з выдання «Псалтыра» 1517 г., якая прадстаўляе генеалагічнае дрэва Хрыста (гл. рэпрадукцыю); гравюра скампанавана паводле іканаграфічнай схемы, апрацаванай Міхалам Вольгемутам. Яна была адцінута з дошкі, якая ўпершыню з'явілася ў «Новым Запавеце», выдадзеным на чешскай мове ў Празе ў 1497 г.¹ Чарговай экземпліфікацыяй запазычання служаць два дрэварыты М. Вольгемута, зменшчаны ў «Малой падарожнай кніжцы», выдадзенай у 1522 г. у Вільні. Абодва творы спачатку знаходзіліся ў «Сусветнай хроніцы» Гартмана Шэдэля, апублікованай у 1493 г. у друкарні Антонія Кобергера ў Нюрнбергу. А на тытульным лісце віленскага выдання бачым дрэварыты з фрагментам генеалагічнага дрэва продкаў Хрыста. Ілюстрацыя з'явілася яшчэ раней — у календары, выдадзеным Вольфгангам Хуберсам у 1513 г., і мае свае аналагі ў калекцыі гравюр, якая захоўваецца ў бібліятэцы Вроцлаўскага ўніверсітета². Ініцыялы ў «Малой падарожнай кніжцы», апрацягваюць традыцыі лацінскіх узору. Так, узор ініцыяла «S» на с. 183 быў запазычаны з вялікага алфавіта, апрацаванага Ізраэлем ван Мекенэмам³. Упершыню ініцыял ананімнага майстра з'явіўся ў нюрнбергскіх інкунабульных выданнях. Дошка выкарыстоўвалася Петэрам Вагнерам у 1483–1500 гг.⁴ Затым яна ўжывалася ў выданнях Морыца Брандysа⁵, які працаваў у Лейпцигу і Магдэбургу ў 1488–1500 гг. Шматлікія ініцыялы эпохі імітуюць прататыпы Мекенэма. Мы знаходзім іх у інкунабулах Марціна Ландсберга⁶, які актыўна працаваў у Лейпцигу ў 1492–1500 гг. Вядомы таксама копіі, выкананыя ананімным іспанскім гравёрам, якія змяшчаліся ў інкунабульных выданнях у Бургасе⁷.

Падобныя элементы абсталявання друкарняў сведчаць аб трываласці матэрыва, а таксама аб вялікай матэрываўской вартасці дрэварытных дошак.

Выкарыстанне элементаў нямецкіх друкарняў у славянскіх не з'яўляецца нечым выключным. Варта нагадаць, што ў пражскіх габрэйскіх друкарнях выконваліся гравюры, адбітая не на ўласных дошках. Так было ў выпадку з выданнемі Герсона ben Саламо Кохена. На тытульным лісце другога выдання «Пяцікніжжа» 1530 г. была адбіта рамка з дошкі, якая ўжо выкарыстоўвалася пры друку чешскай Бібліі 1529 г.⁸ Яна з'явілася зноў на старонцы Бібліі, выдадзенай на чешскай мове ў 1537 г., гэта значыць,

вярнулася да ранейших гаспадароў⁹. Другая рамка, якую знаходзім ў экземпляры «Хагады» з калекцыі Бадлеянскай бібліятэکі ў Оксфардзе, таксама паходзіць з чэшскіх выданняў. Трэцяя рамка тытульнага ліста ў кнізе Майсея таксама належала, як раней, так і пазней, чэшскім выдаўцам. Яна складаецца з пяці элементаў рознай канфігурацыі ў выданнях чэшскіх Біблій 1537 і 1561 гг.

Пэўная група пражскіх габрэйскіх і праваслаўных ілюстрацый мае агульныя мастацкія элементы, значыць, яны былі выкананы на адным графічным варштаце. Даследчыкі ўжо змаліся гэтай проблемай, але толькі ў кантэксле геральдычных элементаў, якія выступаюць у выданнях беларускага першадрукара¹⁰. Спосаб афармлення групы гравюр з родавым гербам (у тым ліку тытульнага ліста) да пражскіх выданняў Скарны мае свае аналогі ў тагачасных габрэйскіх выданнях¹¹. Акрамя гэтага, трэба адказаць на пытанне: якія ж мастацкія сувязі ядналі Скарну з пражскім габрэйскім асяроддзем, а таксама, якую ролю адыгрывалі ў гэтым выпадку чэшскія друкарні?¹² У 1518 г. Кохен выдаў «Пяцікніжжа». На тытульнай старонцы кнігі быў змешчаны герб, які, верагодна, належаў выдаўцу¹³. Герб, які падтрымліваецца двумя анёламі, быў пазначаны манаграмай «M». Такіх жа анёлаў мы бачым на старонцы кнігі «Выхад» Скарны¹⁴. Магчыма, аўтар манаграмы «M» і ёсьць той самы гравёр, які нанёс на малюнак з партрэтам Скарны ініцыялы «MZ». Але цяжка пераканаўча пацвердзіць гэту гіпотэзу. Яе, хутчэй, трэба звязаць з варштатам майстра «HWF», які падпісваў дрэварыт з выявай св. Вацлава ў «*Psalterium Olomucense*» (Брно, 1499). Сярод аналогій назавём дрэварыт, змешчаны ў чэшскім выданні «*Minusc*» 1521 г.¹⁵

Пяць гравюр і тытульны ліст да Бібліі Скарны пазначаны двумя гмеркамі (штэмпелямі родавых гербаў. — *Пер.*). Трэба меркаваць, што іх аўтарам з'яўляецца адзін і той жа аўтар. Гэта, напэўна, з яго варштата паходзіла дрэварытная дошка, на якой быў адбіты тытульны ліст пражскага «*Machzor*» 1525 г.¹⁶ Чарговай ілюстрацыяй, якая належыць да той жа са-май групы, служыць рамка на тытульным лісце пражскага выдання «Во установлене служебников» 1523 г. На ёй ёсьць падобныя ўпрыгожанні, а таксама герб сталіцы Чэхіі¹⁷. Дрэварыты наступнай групы, якія ілюструюць часцей за ўсё старазапаветныя сцэны, верагодна, належаць іншым аўтарам і, магчыма, адбіты паўторна з дрэварытных дошак. На карысць такой гіпотэзы сведчыць відавочнае пашкоджанне ў цэнтральнай частцы кампазіцыі на першай старонцы кнігі «Лова».

У выданні «Хагады» 1526 г. на рамцы тытульнага ліста мы заўважаем сігнатуру гравёра з левага боку герба ў выглядзе старажытнагабрэйскай літары «ы», якая ідэнтыфікуе выдаўца Хайма Шахора (Шварца; *Hayyim Shahor (Schwarz)*). Ілюстрацыя з'яўіцца ў чарговы раз у аугсбургскай версіі «Хагады» 1534 г. Пазней той жа выдавец друкаваў кнігі ў Іхенаўзене і Хэдэрнхайме. Сярод іканаграфічных аналогій назавем дрэварытныя рамкі,

якія паходзяць з хрысціянскіх выданняў Йоханеса Фрабена (1519) з Базеля¹⁸ або Адама Петры¹⁹; далёкія водгукі знайдзены таксама ў ілюстрацыях кніг, надрукаваных у Трансільваніі. Прывядзены у якасці прыкладу рамку, хутчэй за ёсё, аўстрыйскага паходжання, якая знаходзіцца ў «Ungarchronik», выдадзенай у Клужы, з падобнымі выявамі сірэн²⁰.

Неабходна адзначыць, што дошкі, якія выкарыстоўваліся пражскімі габрэямі ў друкарнях, «экспартаваліся» далей ва Усходнюю Еўропу. Напрыклад, рамка, што ёсьць у выданнях Х. Шахора, з'явілася як копія гравюры з пражскай «Хагады» 1526 г. у друкарнях выданнях яго сына Iсаака²¹ ў Германіі — у Іхенаўзене (1545) і Хедэрнхайме (1546).

Затым разам з друкарскім абсталеваннем яна трапіла ў Люблін, дзе сын Х. Шварца атрымаў каралеўскія прывілеі ад Зыгмунта Аўгуста ў 1550 г. Ілюстрацыі можна знайсці ў выданні «Пяцікніжжа» 1556 г.²² Друкар выдаваў многа кніг, якія траплялі затым ва Усходнюю Еўропу. У 1554 г. быў надрукаваны старагабрэйскі «Малітойнік» на ўесь год з кропкамі ў васьмёрцы — так званы «Sidur». Яго сын Xaím — унук Х. Шварца — працягваў выдавецкую справу, выдаўшы «Пяцікніжжа» ў 1558 г. Менавіта ў ім у канцы твора падаецца гісторыя пра ўцекі друкароў з Чэхіі, адзначаецца радасць з прычыны выдання кнігі²³. Згаданая раней рамка чэшскага паходжання была на ілюстрацыі з тытульнага ліста «Shaarei Dura» 1574 г., адбітай у люблінскай друкарні Калонымаса бен Мордэхай Яфе і яго сыноў Юзафа і Хаіма з дошкі, якая выкарыстоўвалася таксама іншымі пры выданні «Пяцікніжжа» ў 1530 г.²⁴ Верагодна, дошка была прададзена разам з часткай друкарні Элізарам, сынам Iсаака, які прыехаў у Люблін каля 1557 г. Частку сваёй друкарні ён перавёз пазней у Сафет, у Верхній Галілеі, а другая частка была куплена Калонымасам Яфе, сям'я якога мела карані ў Германіі. Бацька яго нарадзіўся ў Чэхіі, але быў выселены адтуль каля 1560 г. Сын прыехаў у Люблін прыкладна ў 1558 г. і стаў супрацоўніцай з Хаімам, сынам Iсаака Шварца. Прывілеі ў 1573 г. ён распачаў працу над друкарням трактатаў вавілонскага Талмуда, які быў паўторам італьянскага выдання Гюсціняна. У «Brit Abraham», або ў «Саюзе Абраама», абрамленне тытульнага ліста таксама запазычана з друкарняй чэшскіх габрэяў 30-х гг. XVI ст.



Генеалагічнае дрэва Хрыста
з «Псалтыра» Ф. Скарыны

У той перыяд друкары ілюстрацыі люблінскіх друкарняў часта бралі за аснову італьянскія ўзоры. Звязана гэта было з прывозам у Люблін часткі друкарскага абсталявання, верагодна з Мантуі або Венецыі²⁵. Прыкладаў такіх мноства і ў пазнейшых выданнях, дзе выкарыстоўваліся не толькі элементы з габрэйскіх друкарняў Германіі ці Чэхіі, але таксама ілюстрацыі з хрысціянскіх выданняў. Прыкладам у гэтым выпадку могуць служыць дрэварыты з «Tsene Urene» 1704 г., адбітая з арыгінальных дрэварытных дошак Йоста Амана.

Прыведзеныя прыклады «экспарту» дрэварытных дошак з Нюрнберга ў Вільню і Люблін праз Прагу паказваюць, як далёка распаўсюджваліся яны за межы ўплыву лацінскай культуры. Эканамічныя інтарэсы пераважалі над рэлігійнай рознасцю і сведчылі што мастацтва не мае межаў — як дзяржаўных, так і культурна-этнічных.

Пераклад з польскай Ганны Цішук

¹ Urbánková E. Soupis prvtisků ceského puvodu. Praha, 1986. Nr 25.

² Шыфр IQ 189.

³ Кристеллер И. П. Происхождение московского старопечатного орнамента // Книга: Исследования и материалы. М., 1965. Т. 11. С. 193; Александрович С. Кнігі і людзі. Мн., 1976. С. 48; Hollstein W. F. H. Dutch and Flemish Etchings, Engravings, and Woodcuts 1450–1700. Amsterdam, 1989. Р. 227. Nr 570.

⁴ Гл.: Heitz P., Haebler K. Hundert Kalender Inkunabeln. Strassburg, 1905. Nr 66.

⁵ Veröfentlichtungender gesellschaft für Typennkunde des XV. Jahrhunderts: Wiegendruckgesellschaft. Halle, 1917. Т. 11. Pl. 915.

⁶ Тамсама. Halle, 1911. Т. 5. Pl. 399; Halle, 1913. Т. 7. Pl. 518.

⁷ Тамсама. Halle, 1923–1924. Т. 17–18. Pl. 1424.

⁸ Sokolová F. Cyrilské tisky. Výstava z fondu Státní knihovny ČSR porádaná k 400. Výročí úmrtí Ivana Fjodorova. Listopad 1982. Praha, 1982. S. 19; Яна ж. Cycilské a hlaholské staré tisky v českých knihovnách. Praha, 1997. S. 359; The Precious Legacy: Judaic Treasures from the Czechoslovak State Collections. New York, 1983. S. 272. Nr 278.

⁹ Tobolka Z. Knihopis českých a slovenských tisku. Praha, 1941. Т. 2. Nr 2. Nr 1099.

¹⁰ Пікарда Г. Скарныя, геральдыка і Кабала // Голос Радзімы. 1992. № 52. С. 5.

¹¹ Vinograd Y. Thesaurus of the Hebrew Book. Jerusalem, 1993. Т. 2. Р. 531–532.

¹² Winter Z. Kulturní obraz českých měst. Praha, 1890. Т. 1. S. 198.

¹³ Wengrov Ch. Haggada: An Introduction to the Passover Haggadah completed by Gersom Cohen in Prague Sunday, 26teventh, 5287 (December 20, 1526). New York, 1967. Il. 5.

¹⁴ Шматов Ф. В. Искусство книги... Минск, 1977. С. 49.

¹⁵ Tobolka Z. Op. cit. Nr 5587.

¹⁶ Wengrov Ch. Op. cit. Il. 9a.

¹⁷ Tobolka Z. Op. cit. Nr 5125.

¹⁸ Voltz H. Martin Luthers deutsche Bibel. Hamburg, 1978. Il. 25.

¹⁹ Тамсама. Il. 351, 352.

²⁰ Jugareanu V. Bibliographie der Siebenburgischen Fruhdrucke. Baden-Baden, 1959. S. 43. Il. 14.

²¹ Steiner M. Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana. Berlin, 1931. P. 21. Nr 107.

²² Тамсама. С. 27. № 1444. Гл.: Vinograd Y. Op. cit. P. 358–359.

²³ Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku / Red. A. Kawecka-Gryczowa. Wrocław, 1983. T. 1. Cz. 1. S. 380.

²⁴ Judaica. Books, Manuscripts, Works of Art. And Pictures. Christie's. Sale Numer 2131. Amsterdam, 1987. P. 122. Nr 232.

²⁵ Drukarze dawnej Polski... S. 388.

Мікалай Палкаўнічэнка (Гомель, Беларусь)

ФРАНЦЫСК СКАРЫНА І АЛЬБРЭХТ ДЗЮРЭР

Зварот аўтара артыкула да пытання пра магчымыя асабістых стасункі беларускага першадрукара і карыфея нямецкага Адраджэння невыпадковы. Гэта — лагічны вынік амаль трохгадовага даследавання іканалогіі ілюстрацый і ініцыялаў выданняў Скарыны. Аўтар у значнай меры рэканструяваў старажытныя прыёмы стварэння выяўленчых ідэаграм. Яны грунтуюцца на сімволіцы Кабалы і ўвогуле культуры сярэдніх вякоў. Як вядома, гэта культура была пераважна філалагічнай. Для яе характэрна асаблівая увага да тэксту і слова, да літары ў пошуку сэнсу.

Спачатку аўтар звярнуўся да «майстэрскіх» гравюраў Дзюрэра, каб праверыць аб'ектыўнасць рэканструяванай ім «мовы» на выяўленчым матэрыяле, вядомым складанасцю сваёй іканалогіі. Гэта — гравюры «Меланхолія», «Св. Іеранім» і пазней дыптых «Чатыры апосталы». Вынікі іх даследавання пераўышлі сцілія чаканні аўтара. Дапаможная частка даследавання набыла самастойную навуковую каштоўнасць. Пацвердзілася, што ў свой час бліжэй за ўсіх да разгадкі тайны «Меланхоліі» быў славуты Эрвін Паноўскі. Высветлілася, што іканалогія гравюры «Св. Іеранім» значна складаней, чым лічыцца. І Дзюрэр, і Скарына былі знаёмыя з сімволікай Кабалы. Яны карысталіся аднолькавымі сродкамі стварэння выяўленчых ідэаграм. Высветлілася, што сэнс і змест ідэаграм партрэта Скарыны і гравюра Дзюрэра вельмі падобныя. Іх адрозненне — у аптымізме Скарыны і пессімізме Дзюрэра. Беларускі першадрукар адлюстроўвае сябе ў выглядзе Еноха, нямецкі мастак — у выглядзе Фаўста (крылы постаці Меланхоліі — намёк на мастака праз яго вядомы герб).

Партрэт Скарыны, «Св. Іеранім» і «Меланхолія», быццам фрагменты спісаў страчанага тэксту, узаемадапаўнялі і ўдакладнялі пры даследаванні сэнс і змест асноўных ідэаграм. Напрыклад, кабалістычны «гарызонт вечнасці», які лёгка пабудаваецца з дапамогай перспектывы інтэр'ера «Св. Іераніма», знаходзіцца на ўзору ў вуснаў святога. Ён стварае ідэаграму

вечнасці Слова, якое перакладае святы. Дарэчы, ёсьць падставы лічыць назу гравюры памылковай. Магчыма, што гравюра павінна называцца «Св. Аўгусцін». На карысць гэтага сведчыць выява гарбуза пад столлю, якая сімвалізуе Нябесны горад. У вышэйшай ступені верагодна, што гравюра прысвечана памяці Гартмана Шэдэля і з'яўляецца яго выявай. На партрэце Скарыны «гарызонт вечнасці», які лічыцца вечным цяперашнім паміж мінуlyм і будучыняй, адпавядае вузкай частцы гадзінніка паміж яго ніжнім і верхнім камерамі. Ён праходзіць паміж выявамі капітэляў калонак Еноха ў выглядзе яек і выявамі львоў. Такім чынам, ідэаграма львоў-вучоных і іх генезісу ўзбагачаецца. Гэта — вечны генезіс вучоных, звязаны на ланцуту якіх лічыў сябе Скарына. Выява класічнага кабалістычнага «гарызонту вечнасці» (круг, падзелены гарызантальнай лініяй на дзве роўныя часткі) ёсьць на барабане, адобразжаным на адным з інцыялаў Скарыны. У «Меланхоліі» выява вясёлкі з гарызонтам сімвалізуе будучыню (эсхаталагічныя перспектывы чалавечства паводле Адкрыцця св. Іаана Багаслова).

Правільнае «прачытанне» аўтарам артыкула ідэаграмы выяў ільвоў на партрэце Скарыны дазволіла зразумець памылковасць погляду даследчы-
каў творчасці Дзюрэра на выяву львёнка («Св. Іеранім») як выяву сабакі,
якой у кантэксле іканаграфіі сюжэта няма месца. На самай справе выявы
розных узроставых генерацый ільва ствараюць ужо знаёму нам ідэагра-
му генезісу вучоных.

Скарына і Дзюрэр неаднаразова выкарыстоўвалі сімваліку Брамы святла — увхода ў Малкут (у кабалістаў — Царства ведаў, Царква, гісторыя, у хрысціянстве — Царства Нябеснае). У Скарыны — гэта выявы калон, дубовай гірлянды і трохкутніка — знака «вагі». У Дзюрэра — выява чэрата (ням. *Schödel*, дэль — кабалістычны Бог Брамы святла) на фоне вялікага акна («Св. Іеранім») і «магічны квадрат» пад дзвірным званочкам («Меланхолія»). Выява месяца на сігнэце Скарыны — Малкут, кабалістычнае Царства ведаў. Адначасова гэта ў хрысціянскім варыянце — Царства Нябеснае (прыгадаем шматлікія карціны з адлюстраваннем узнісення Марыі, дзе яна стаіць на выяве месяца). Выява тачыльнага дыска (не жорнаў, як лічыцца) у «Меланхоліі» часткова задрапіравана. На ім паказана шчарбіна. Гэта метафарычны месяц — Царства ведаў. Лацінскае *disco* — ‘навучыцца чаму-небудзь’. Маленькі пусты сядзіць на тачыльнym дыску і рашае нейкую задачу. Італьянскае *putto* праз лацінскае *rito* стварае ідэаграму ‘лічыць і думаць’. Выява вагаў — сімвал галоўных сефіротай Кабалы — кароны, якая ўраўнаважвае Мудрасць і Розум. Левая іх чашка (біна) — розум, развіццё — дакранаецца да галавы пусты. Аўтар павінен быць такім падрабязным для пераканальнасці і таму, што гэтая аргументацыя датычыцца сімвалікі сігнета Скарыны, асноўная ідэаграма якога — дактрына і дысплыліна.

Ужо знаёмана ідэаграма Царства Нябеснага («Св. Іеранім») у выглядзе выявы гарбуза ствараецца вельмі проста. Гарбуз (ням. *Kürbis*) праз

лацінскае *urbis* — горад. Дарэчы, з «клішняй» літары *K* у лацінскай пачынаеца слова «неба». Такім чынам, ствараеца выяўленчая ідэаграма Нябеснага Іерусаліма. Як і гравюры Дзюрэра, партрэт Скарыны ствараўся для адукаваных ўропейскіх інтэлектуалаў. Выявы кошыкаў праз лацінскае *Corbis – orbis*, магчыма, сімвалізуюць сусвет і круг. Круг — сімвал вечнасці. Такім чынам, гаворка можа ісці аб вечным працэсе перадачы ведаў. Выявы збаноў на падушцы — сімвалы розных жыццёвых шляхоў. Гэта — звычайны грахоўны шлях (збан, магчыма, пусты, магчыма, з малаком) і ўзнёслы шлях мудраца (другі збан, магчыма, з мёдам). Збан праз нямецкія слова *Krug i Klug* — мудрэц. Праз лацінскую *cadus – cado – catus* гэта — ідэаграмы падзення, духоўнай смерці і асцярожнасці, умеласці, майстэрства. Выява жалуда з гірляндой дакранаеца да берэта Скарыны і праз ням. *Eichel* і кабалістычнае *Хель* — Бог міласэрнасці — сцвярджает ідэю міласэрнасці.

Вельмі адметнае выкарыстанне Скарынай і Дзюрэрам своеасаблівага сюрреалізму (дваістасці і нават траістасці асобных выяў). На партрэце Скарыны выява падушак злева ператвараеца ў выяву аблокаў справа. Траіцца адна з выяў яго сігнета. Гэта — адначасова сонца, леў і выява самога першадрукара. Выява жывёлы ў «Меланхоліі» нагадвае сабаку і авечку. Для майстра, які стварыў славуты малюнак труса, гэта невыпадкова. Сабака — сімвал адданасці. Праз ігру лацінскіх слоў *canis i canis* ('сівы') і ігру нямецкіх слоў *сівы і мудры* яна ўказвае на выяву старога на каменным блоку. Такім чынам, ствараеца ідэаграма філософскага каменя (у нямецкай мове — каменя мудрасці). Авежка — спрадвечны сімвал ахвяры. Гэта — ахвяра мастака на карысць творчасці. Авежка (ням. *Schaf – Schaffen*) — творчасць.

Трэба адзначыць, што, нягледзячи на сістэматычны намаганні ў пошуку твораў выяўленчага мастацтва з такім ж складанымі ідэаграмамі і выкарыстаннем «мовы» Скарыны і Дзюрэра, аўтар артыкула знайшоў толькі некалькі выпадкоў выкарыстання фрагментаў гэтай «мовы». Выключэннем з'яўляюцца толькі карціны славутага Дж. Арчымбольда. Сляды «мовы» Скарыны і Дзюрэра прысутнічаюць, напрыклад, на славутым партрэце пасланнікаў Ганса Гольбейна Малодшага (лонданская Нацыянальная галерэя). Гэта — дэфармаваная выява чэрапа на інкрустованай падлозе. Чэрап — *Schädel* — кабалістычны сімвал Брамы святла. Адна са старых называў гэтай карціны — «Вучоный». На візантыйскай мініяцюры сярэдзіны XIV ст. (Масква. Гістарычны музей, грэч. 407) з выявай евангеліста Іаана паказаны стол у выглядзе верхній паловы круга, на якім ляжыць цыркуль. Гэта — знаёмая нам частка кабалістычнага «гарызонту вечнасці» — сімвал будучыні (эсхаталагічных перспектыв).

Аўтар артыкула павінен падкрэсліць, што, акрамя карцін Арчымбольда, нічога значнага, падобнага на партрэт Скарыны і гравюры Дзюрэра адшукаць не ўдалося. Гэта ўжо само па сабе красамоўна і дазваляе лічыць

стасункі карыфеяў беларускай і нямецкай культур у вышэйшай ступені верагоднымі.

Даследаванне па атрыбуцыі выяваў гістарычных асоб у выданнях Скарыны прымусіла аўтара праверыць методыку атрыбуцыінай працы на матэрыяле дыптыха Дзюрэра «Чатыры апосталы». Да вядомай атрыбуцыі св. Іаана Філіпа Меланхтана аўтар далучыў атрыбуцыі выяваў астатніх святых. Гэта — Іеранім *Хольцшуер* у выглядзе *халерыка* св. Марка. Брат мастака *Ганс* у выглядзе *сангвініка* св. Паўла. I, па ўсёй верагоднасці, Гартман Шэдэль у выглядзе св. Пятра. Прыйёмы, з дапамогай якіх Скарына і Дзюрэр набліжаюць біблейскіх персанажаў да рэальных асоб, таксама адноўляюць. Аўтар ужо падкрэсліваў філагічныя характеристы культуры і адукцыі тых далёкіх часоў. Сучаснаму чалавеку цяжка ўяўіць тып мыслення людзей таго часу. Высветлілася памылковасць ці, верагодней, наўмысны трук аднаго з першых даследчыкаў творчасці Дзюрэра, які, магчыма, ведаў сувязь паміж тэмпераментамі і імёнамі паказаных асоб (*меланхолік* — *Меланхтан*) і, жадаючы захаваць манаполію на гэтае веданне, знарок склусіў, сцвярджаючы сангвінічны тэмперамент выявы св. Іаана — Меланхтана. Гэтая памылка сустракаецца і ў выданнях сучасных аўтараў. Між тым, гравіраваны партрэт Меланхтана, зроблены Дзюрэрам у год стварэння «Апосталаў», красамоўна сведчыць аб энергіі Меланхтана і аб тым, што мастак ператварыў яго на карціне «Апосталы» ў тыповага меланхоліка, каб сцвердзіць сувязь тэмпераменту і імя дзеяча Рэфармацыі. Сярод сучаснікаў Скарыны, паказаных на гравюры тытульнага ліста кнігі «Царстваў», — сам *Юлій II* у выглядзе *Самуіла*, а таксама *Людовік* (Ягелон) у выглядзе *Давіда*. На гравюры з выявай Ісуса Навіна, бяспрэчна, паказаны князь Гедымін. Выява *Самсона* — гэта выява *Сігізмунда II*. Італьянскі эквівалент ягонага імя — *Сіджісмонда*.

Асобныя ілюстрацыі выданняў Скарыны надрукаваны з дошак дрэварытаў славутай «Сусветнай хронікі» Шэдэля. Аб гэтым пісаў вядомы беларускі даследчык выяўленчага матэрыялу выданняў першадрукара В. Шматай. Гэта — таксама важкі аргумент на карысць гіпотэзы аб знаёмстве Скарыны і Дзюрэра.

На пражскай карціне мастака «Свята ружанцовае» (Венецыя, 1506) ёсьць выява невядомага доктара ў мантыі, які вельмі нагадвае Скарыну. Традыцыйны пункт гледжання даследчыкаў на выявы асоб справа ад постаці Максімільяна I як прадстаўнікоў нямецкай суполкі ў Венецыі (пераважна багатых гандляроў) не вытрымлівае крытыкі. Патрабаванням фундатарскага карпаратыўнага партрэта адпавядаюць толькі выявы доктара і невядомага рыцара. Пагадзіцца з тым, што яны могуць прадстаўляць суполку гандляроў, немагчыма. На думку аўтара артыкула, доктар некалькі нагадвае Себасцьяніна Брандта. Але, бяспрэчна, вялікае яго падабенства і са Скарынай.

На ілюстрацыі з тытульнага ліста кнігі «Песня песням» у выглядзе алегарычнай постаці Хрыстовай нявесты — Царквы — паказаны, магчыма,

сам Скарына. У выглядзе Хрыста, які яе карануе, змешчана выява Дзюрэра, што вельмі нагадвае мастака з карціны «Свята ружанцовае». Выява першадрукара перад Хрыстом – Дзюрэрам сведчыць, магчыма, аб нечым большым, чым толькі аб вялікай павазе Скарыны да славутага нямецкага мастака. Бяспрэчна, што ўзорам для дрэварытая выданняў Скарыны паслужылі гравюры Дзюрэра. Нельга выключыць і непасрэдную вучобу Скарыны ў нямецкага майстра.

У Агіевіч, заслугі якога ў актыўізацыі ўвагі да складанасці іканалогіі партрэта Скарыны несумненныя, прапанаваў дзве слушныя гіпотэзы. Аўтар цалкам падзяляе яго пункт гледжання наконт значна ранейшай даты нараджэння Скарыны. Другая яго гіпотэза мае дачыненне да тэмы гэтага артыкула. Сутнасць яе — у прыналежнасці беларускага першадрукара да нейкай протамасонскай карпарацыі кніжнікаў. Аргументацыя Агіевіча не вельмі пераканаўчая, аднак па сутнасці пытання ён мае рацыю. Справа ў тым, што ў тых часы тэхніка друкавання ахоўвалася ад пабочных асоб амаль таксама, як сакрэт вырабу пораху, паперы і значна пазней — фарфору. Скарына, безумоўна, належала да вельмі вузкага кола «касмапалітычных» еўрапейскіх інтэлектуалаў. Блізкасць Дзюрэра да гэтых колаў, а таксама да прафесійнай карпарацыі выдаўцоў і друкароў бяспрэчная. Адзін з іх прадстаўнікоў, вядомы Кобергер, з'яўляўся суседам і хросным бацькам Альбрэхта. Агіевіч піша аб протамасонстве Скарыны. Аўтары класічных трактатаў аб Кабале сцвярджаюць, што масоны заўсёды добра ведалі яе сімволіку. Сюжэт разгледжанай намі пражскай карціны Дзюрэра «Свята ружанцовае», як і паданне аб прыгаданым намі Еноху, вельмі папулярныя ў масонскім асяроддзі. На гэтай карціне Дзюрэр трymае паперу са сваёй сігнатурай надта нязручна. Справа ў тым, што руکі адначасова паказваюць адно са старажытных масонскіх прывітанняў. На гэтай жа карціне мужчынская постаць у чорным адзенні справа ад доктара трymае предмет, выявя якога дваццаць, калі не дваццаць. Гэта, магчыма, — книга з незвычайнай вокладкай ці, верагодна, аспідная дошка, чорны колер якой зліваецца з чорнай вопраткай, а драўляная рамка ўспрымаецца прамавугольнікам — вядомай эмблемай масонаў. Цікава, што на прыгаданай намі карціне руکі Дзюрэра, постаць якога адлюстравана ў значнай глыбіні кампазіцыі карціны, быццам датыкаюцца да капелюша доктара.

Указаныя факты дазваляюць лічыць асабістый контакты карыфеяў беларускай і нямецкай культур у вышэйшай ступені верагоднымі. Аўтар упэўнены, што вынікі далейшага паралельнага даследавання іканалогіі ілюстравацый выданняў беларускага першадрукара і гравюр выдатнага майстра нямецкага Адраджэння звязаны іх імёны ў гісторыі мастацтвазнаўства, а таксама ў гісторыі культурных контактаў беларускага і нямецкага народаў.

Міхась Баўтовіч (Полацк, Беларусь)

ГІМНАГРАФІЯ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ І СІМЯОНА ПОЛАЦКАГА: рэзнасць падыходаў да апрацоўкі

На пачатку разгляду гімнаграфічнай спадчыны Францыска Скарыйны і Сімёона Полацкага ўдакладнім, што маецца на ўвазе пад тэрмінам «акафіст». Удакладненне гэтае неабходна, бо сярод твораў Скарыйны і рукапісаў Сімёона Полацкага знаходзім таксама каноны, стыхіры, трапары.

1. ГІСТОРЫЯ ПАЎСТАННЯ АКАФІСТА

Напачатку азнаёмімся са стылявымі асаблівасцямі акафіста, пасправу-
ем наблізіцца да вытокаў жанру, высветліць аўтарства першага тво-
ра. Акафіст як адзін з жанраў хрысціянскай гімнаграфіі мае свае
карані ў візантыйскай культуры VI–VII стст. Па-грэцку назва гучыць як
«imnos akafistos», што значыць «хваласпей», які трэба співаць стоячы». Тра-
дыцыя вядзеца ад таго часу, калі жыхары Канстанцінопалія ў падзяку
Багародзіцы за абарону горада ад варвараў усю ноч, стоячы, пяялі хвалас-
спей, які завецца цяпер Акафістам да Багародзіцы. Співаецца Акафіст звы-
чайна ў пятую суботу Вялікага посту, якая з гэтае прычыны называецца
акафіставай, а сынаксар на гэты дзень мянуе яго «песняй несяdalьнаю».
Акафіст да Багародзіцы стаў асноваю цэлага жанру. Пачынаецца твор з
першага кандака, які мае ўласную назvu «кандак свята Дабравешчання» і
співаецца асобна 25 сакавіка. Пасля яго змешчаны яшчэ дванаццаць ікасаў
і дванаццаць кандакоў. Звычайна па сканчэнні прамаўляеца пасля-
акафіставая малітва. Кандак (kontakion) перакладаецца з грэцкае мовы як
«скрутак», пэўна, ад першаснае формы захоўвання хрысціянскіх хваласпев-
аў і з'яўляеца кароткім урыўкам з жыцця святога, да якога з маленнем
звяртаюцца вернікі, ці выкладам тэалагічных дагматоў. Замыкае кандак
традыцыйна вокліч «Алілуя!». Ікас (oukos) — большая за кандак складовая
частка, назва якой перакладаецца як «дом», што на думку даследнікаў, ад-
былося ў выніку літаральнага перакладу з сірыйскай мовы слова «beth»,
якое мае два сэнсы: «дом» і «страфа». Першая частка ікаса паводле сэнсу
ёсьць працяг таго, пра што распавядаецца ў кандаку. Ніжэй змешчаны дванаццаць
хайрэтызмаў (ад грэцкага «chayre» — радуйся; вокліч, якім пачы-
наеца кожны радок), злучаных рыфмую ў пары, апошні хайрэтызм — рэф-
рэн, адолькавы для ўсіх ікасаў. Рэфрэн гэты працінае твор, знітоваючы
яго ў адно цэлае. Присутнічае ён апрача ікасаў і ў першым кандаку, які
называецца яшчэ «каптур». Лічба дванаццаць, а менавіта столькі ў акафісце
ікасаў і кандакоў без уліку «каптура», на мове лічбавага сімвалізму азначае
завершаную цэласць і Валадарства Божае на зямлі, бо ўтвараеца памна-

жэннем трох (Св. Тройца) на чатыры (стыхіі). Прыгадайма тут колькасць радоў Ізраілевых, апосталаў Хрыстовых, брамаў Іерусаліма Нябеснага (Адкр. 21: 12–21). Такім чынам, спалучэнне колькасцю ікасаў з колькасцяй хайрэтызмаў у іх дае дасканаласць, памножаную на саму сябе і разам з альфабэтным грэцкім гранавершам ад Альфы да Амегі павінен засведчыць, што Госпад наш Ісус Хрыстос ёсць найвышэйшай дасканаласцю. Ён «…Альфа й Амега, пачатак і канец, першы й апошні…» (Адкр. 22: 13) — вось сімвалічны і змястоўны сэнс усяго твора. Падзяляеца Акафіст умоўна на дзве часткі: гістарычную, дзе змешчана апісанне падзеяў, звязаных з прыйсцем Хрыста ў гэты свет, і дагматычна-маральную, у якой тлумачыцца глыбінны сэнс першай паловы твора. Парныя хайрэтызмы, як ужо пазначана, ахопленыя рыфмаю тыпу гомэатэлеўту, што ўтвараеца праз пастаноўку ў канцы радкоў словаў з аднолькавымі канчаткамі і надае Акафісту яшчэ большую прыгажосць і вытанчанасць. Хоць перакладчыкі яго на лацінскую і славянскую мовы, на жаль, не здолелі захаваць гэтае адметнасці, але менавіта адсюль бярэ пачатак єўрапейская танічная паэзія. Таму з гледзішча формы і зместу Акафіст да Багародзіцы ўяўляе сабой унікальны ў сваёй дасканаласці твор, нездарма ж грэцкая традыцыя называе **Акафістам** толькі гэты твор (які мы будзем рабіць). Усе пазнейшыя творы гэтага жанру завуцца ікасамі. Вялікі знаўца Усходняе Царквы князь Максімільян Саксонскі пісаў: «Акафіставы гімн належыць да найслаўнейшых паэтычных твораў усяго грэцкага свету». Уплыў Акафіста на лацінскую культуру можна бачыць і сёння ў літаратуры, што перанялі форму ікасаў.

Час напісання Акафіста дакладна не вядомы, але прамежак часу можна вызначыць, калі прыняць да ўвагі, што тэалагічна-дагматычны змест Акафіста стаўся мажлівым толькі пасля трэццяга Сусветнага Сабору ў Эфесе, які адбыўся ў 431 г. і прызнаў св. Марыю за Багародзіцу. Верхняя мяжа акрэслена тым, што на прыканцы VIII ст. Акафіст быў ужо перакладзены на лацінскую мову бендыктынамі ў манастыры св. Гала († 645 г.) (Сэнт-Галэн, сучасная Швейцарыя), і ў якасці галоўных ворагаў хрысціянскай веры аўтар твора называе вогнепаклоннікаў-зараастрыццаў, а не сарацынаў. Такі стан захоўваўся да 651 г., калі абрынулася ў друз сасандская дзяржава, і нават менш таго — да 630–640 гг., часу ўдалых заваёваў Абу Бэкра і Амара. Да таго ж «каптур» Акафіста згадвае пра выбары ад чужынцаў, якія непасрэдна пагражалі Канстанцінопалю. У вызначаных храналагічных рамках гэткія варункі склаліся ўлетку 626 г., калі сталіца была ледзь уратаваная ад войскаў обраў і персаў. Паводле старой сынаксарнай заўвагі, Акафіст першы раз спявалі 7 жніўня 626 года. Такім чынам, у 626 г. быў напісаны «каптур» наступнага зместу:

Возбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся
от злыхъ благодаръственная восписуемъ Ти раби Твои
Богородице, Ты убо имущи державу непобедимую,

от всякихъ нась бедъ свободи, да воспоем Ти
«Радуіся невесто неневестная»

(цитуеца паводле «Малой падарожнай кніжкі» Ф. Скарыны)

і быў урачыста праспяваны Акафіст, але з гэтага не вынікае, што тады ж быў напісаны сам твор. Ёсць падставы думачь, што напісаны ён раней, а 7 жніўня 626 г. — не дата напісання Акафіста, але мяжа, што акрэслівае час, і пазней за якую твор не мог з'яўіца.

Вызначыць аўтара гэтага дзівоснага твора не менш складана, чым час напісання. З вядомых гістарычных асобаў найчасцей згадваюць Рамана Міласпейца (Melodos) і Георга Пісыду. Раман Міласпевец († 555 г.) нарадзіўся ў сірыйскім горадзе Эмэсе, быў дыяканам у Бейруце. На пачатку VII ст. З'яўіўся ў Канстанцінопалі. Знакамітым стаўся праз стварэнне кандакоў, якіх напісаў блізу тысячы. Збераглося ж з іх толькі 85. Вернікам вядомы ягоныя кандакі на Раство: «Дзева сёння Над'існага нараджае...» і на Вялікдзень: «Хаця і ў магілу зыйшоў...». Гэтыя кандакі на самай справе — толькі зачыны значна большых твораў, што мелі такую самую назуву. Яны складаюцца з 18–24 строфаў (ікасаў), аўяднаных аднолькавай метрычнаю будоўлай і скразным рэфранам. Зачын твора, ці «каптур», меншы памерам за ікасы і мае іншую структуру, але з тым самым рэфранам. Першыя літары «каптура» і ікасаў звычайна ўтвараюць гранаверш: «Твор ціхмянага Рамана» ці іншы падобны выраз. Метрыка кандакоў сілабічная з даволі паслядоўным улікам тонікі. Такім чынам, Акафіст і кандакі Рамана Міласпейца маюць у будове шмат агульных рысаў: колькасць строфаў, скразны рэфран у ікасах, метрыку, гранаверш. Розніца ж Акафіст большай унутранай вытанчанасцю і наяўнасцю меншых строфаў (кандакоў) і хайрэтызмаў.

Георг Пісыда — дыякан і хартафілак канстанцінопальскай катэдральнай царквы св Сафіі (610–638 гг.). У сваіх творах ён апеў перамогі імператара Геракла I. Шырокая вядомыя ягоны твор «Вайна з обрамі», у якім апісаны падзеі 626 года і аблога Канстанцінопала обрамі ды персамі. Таксама Пісыду належыць «Шасцідзён», ці Пра стварэнне свету». Гэтыя вялікі паэтычныя твор (1 894 радкі) разам з «Шасцідзёнам» Васіля Вялікага быў у тыя часы надзвычай папулярны. Пісаў свае творы Пісыда адзінаццарадковым ізасілабічным вершам. Як відаць, паэмы Пісыды звязаны з Акафістам храналагічна, але не стылёва. Тому з двух паэтаў Раман Міласпевец больш верагодны аўтар. Зусім мажліва, што напісаны твор іншай асобай, якая засвоіла і цудоўна перапрацавала творчыя знаходкі Рамана.

Але ўжо надыходзіла іншая эпоха — панавання новага гімнаграфічнага стылю, званага канонам, заснавальнікам якога стаў св. Сапрон († 638 г.) патрыярх Ерусалімскі. У творчасці ж св. Андрэя Крыцкага (660–740 гг.), аўтара дзівоснага Вялікага Канона, гэты стыль дасягнуў сваёй вышыні. З цягам часу склалася традыцыя, паводле якой акафісты змяшчаліся ў сярэдзіне аднайменных канонаў пасля шостай песні (ірмаса). Спачатку

акафіст як гімнографічны жанар развіваўся ў межах візантыйскай культуры з захаваннем нормаў, закладзеных першым творам. Крыніцамі для напісання становіліся не толькі Стары і Новы Запаветы ці псалмы, але і апакрыфічныя творы. З пашырэннем культуры акафіста паўстала неабходнасць у перакладах на іншыя мовы. Пры перакладзе перавага аддавалася сэнсу як з кананічнымі тэкстамі, таму гранаверш і рыфмаванне хайрэтызмаў былі страчаныя, што відаць у лацінскім і славянскім перакладах Акафіста. Пачала вагацца колькасць хайрэтызмаў нават у адным творы. Даволі часта знікаў трывалы кандак. Характэрны для хайрэтызмаў вокліч: «Радуйся!» змяняўся на іншыя звароты: «Ісусе», «Госпадзе», «Слава» і г. д.

2. ТВОРЧАСЦЬ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ Ў ЖАНРЫ АКАФІСТА

Mалая падарожная кніжка» Скарыйны змяшчае восем акафістай. Уклад выкананы паводле візантыйскага ладу штодзённых малітваў (гл. «Малітвы на ўвесь тыдзень» Кірылы Тураўскага), пры якім нядзеля прысвячаецца Уваскрэсенню Хрыстовому; панядзелак — Анёлам; аўторак — Яну Хрысціцелю; серада — Багародзіцы; чацвер — апосталам і св. Міколу, біскупу Міраў Лікійскіх, якога вернікі Усходняе Царквы лічаць роўным апосталам; пятніца — пакутам і крыжовай смерці Господа нашага Ісуса Хрыста; субота — усім святым. Скарыйна з замілаваннем ставіцца да традыцый, пра што сведчыць не толькі лад укладання акафістай, але і падыход да іх перакладу і апрацоўкі. У дачыненні да структуры метад ягоны можна характарызаваць як рэстаўрацыйны. Дзеля паслядоўнага папарнага рыфмавання хайрэтызмаў Скарыйна змяняў адны слова на блізказначныя, другія перастаўляў у межах хайрэтызму, перайначваў лад хайрэтызмаў. Падобна на тое, што наш першадрукар быў знаёмы не толькі з грэцкім тэкстам Акафіста, але і з іншай гімнографічнай паэзіяй V—VII стст., у прыватнасці Рамана Міласпейца. На карысць гэтага сведчыць наяўнасць гранавершаў, падобных да Раманавых у акафістах, створаных самім Скарыйнам, хоць гэта можна патлумачыць і падзёневаславянскім ўплывамі, знаёмствам з творчасцю Пахома Лагафета і Рыгора Цамблака, які ў 1415—1420 гг. быў мітрапалітам кіеўскім. Перапісчыкам жа пазнейшага часу гранаверш невядомы, у гэтым можна ўпэўніцца, паглядзеўшы на яго разбурэнне ў выніку пазнейшых перапісанняў з праўкай тэксту. У пасляакафістовых малітвах Скарыйна выкарыстоўвае гомэатэлэуты, як тое рабілі Прокл Канстанцінопальскі (V ст.) і Раман Міласпевец. Акафісты, змешчаны ў «Малой падарожнай кніжцы» можна ўмоўна падзяліць на чатыры групы. Першая будоваю цалкам супадае з кананічнай, гэта — уласна Акафіст да Багародзіцы. У будове другой маюцца адхіленні: у кандаку першым замест рэфрэна змешчаны вокліч «Алілуя!». Іхня адпаведнікі былі вядомыя раней. Гэта — акафісты да св. Міколы і Архангела Міхаила. У трэцій групе няма трывалага кандака, і яго адпаведнікі не знойдзены. Гэта —

акафісты да Магілы Гасподняй і Крыжа Гасподняга. У чацвёртай групе няма трынаццатага кандака і рэфрэна ў кандаку першым. Гэта — акафісты да Пятра і Паўлы, Яна Хрысціцеля, імя Ісусавага.

Пераклад Скарыны Акафіста да Багародзіцы амаль цалкам адпавядзе кананічнаму. Пераклад, а менавіта гэта рабіў Скарына, бо пісаў пасля канона да Багародзіцы: «...Перакладзены з грэцкае мовы на рускую...», ён разумеў як выверку і праўку тэксту. У Скарынавым варыянце ёсьць адхіленні, якія могуць дапамагчы знайсці той рукапіс, што паслужыў укладальніку. Вызначальная тут згадка ў кандаку шостым аб прароцтве Балядавым:

Проповедници богоносні бывше вольсви возвратишася во Вавілон, скончавши Ти пророчество Валаамово, и проповедавше Тя Христа всемъ, оставиша Ирода яко илжива не ведуша пети: «Аллілуіа»

(Ф. Скарына)

Проповедницы богоноснii бывше вольсви, возвратишася в Вавилон, скончавше Твоё пророчество: и проповедавше Тя Христа всем, оставиша Ирода яко буесловяша, не ведуща пети: «Аллилуия»

(Кананічны пераклад)

і ўжыванне ў кандаку дзесятым слова «авечка» замест «чалавек». Кананічны пераклад на беларускую мову змешчаны ў выданні а. А. Надсона «Акафіст найсьвяцейшай Багародзіцы» (Лондан, 1992). Але не выключана, што Скарына меў перад вачыма рукапіс славянскага перакладу Акафіста і канона, бо Скарынаў пераклад канону супадае з кананічным, а ў тэксце Акафіста ёсьць памылкі, якія маглі з'явіцца пры карыстанні някасным славянскім рукапісам: «света» замест «совета» (ікас 2), «пленице» — «плетения» (ікас 9), «псалтымы» — «песка» (кандак 11). Праўда гэтыя памылкі маглі з'явіцца і пры наборы. Галоўная ж адметнасць Скарынавага варыянту — рыфмаванне хайрэтызмаў.

Другі акафіст, які добра супадае з кананічным варыянтам, — акафіст да св. **Міколы**. У некаторых крыніцах гэты акафіст прыпісваецца мітропаліту кіеўскаму Ахрэму II (1090–1096) і прысвячаны перанясенню мошчаў святога да Бары (Італія) ў 1087 г. Параўнанні паказалі, што адразненні паміж варыянтамі трохі большыя, чым у Акафісце (карэляцыя недзе 80% пры 95% для Акафіста). Гэта дае падставу думаць, што і ў гэтым выпадку мы маєм справу з перакладам.

Акафіст да Архангела **Міхаіла** будовай амаль не розніца з кананічным. Пры параўнанні выяўлена, што кандакі і першыя часткі ікасаў добра супадаюць з кананічным варыянтам (карэляцыя недзе 60–70%), хайрэтызмы ж зусім не падобныя. Хайрэтызмы кананічнага акафіста вызначаюцца большай шматслоўнасцю і меншай колькасцю іх у ікасе (7).

Казаць штосыці пэўнае пра акафісты да **Магілы Гасподняй** і жыцця дайнага **Крыжа Гасподняга** немагчыма з-за нястачы матэрыялу. Абодва

похваль

ИСЕ спаси гидевы земля наше
длоние рика існане ве. рікей
поділова слуга, днесъ бъедою
твоимъ подолѣтьши вину, исцерплю
мною якошъ мъстерию сущай відьмаку, по
вездамъ есма, ѿходи съмъ доне
справиша, азъже йамъ візупріти съ
помъ винѣнъ веде сърдѧжнаго жеста
ри спасиши, ѿжизъ жадость срѣзъ-
ши, доне имъ жажда погуби. и съсъ
віре неизлійно, ісъ тегиши юкою
пілью. ісъ инициа склою івереси,
ісъ подійнъ ѿтъ илесоче. ісъ зводя
растѣблниче, ісъ сиропла згѣрінене.
ісъ помаро плювіоромъ вѣрлине, ісъ
всесъ жимѣрима коїмъль. ісъ цю
невесъ ділми угрюхъ плювію, ісъ цю
дланъ дланю стѣдичное похованіе. ісъ цю
вездами дѣлми зводомъ спасиши.
ісъ цю савы ѿтъмъ свое обличи. ісъ

UHENT 1G2G062

• 1.4000 7610819438615719 m o k m a s n y n 12

財政部總長王建煊副秘書長王德義

АВВЕ ЕСТЬ ИСЛАМСКИЙ САВЕЙ
НЕО-ИЗУМЛЯ СОВОРОДА СУННЫ
СЛОВОМ АДДИТ ИМЯ ОБРАЩАЕНИЯ є
словом АДДА ЧИСЛЕННОСТИ ВЪЛЖСКОЙ
ІСЛЯМСКОЙ УЧАСТИИ ВЪДѢЛЮ ИМЯ
БЪЛГАРСКОЙ, ЧИЖЕ ВЪДѢЛЪ, ИМО СПОДИНА
ПОСЛЕДИТЕЛЪ, КОИИ РАДУДИ СЛОВОМ СУНН
СИЯ РУХ ДЛЯ ПРОИСХОДИИ ИМЯ ПОСЛАНИ
ИСЛАМ РИДА ГЛАВНОЙ ВЪЛЖСКОЙ БЪЛГАРЪ, АДДИ
ІСЛЯМ СОНДІ, ИМЯС СОСІДСТВА, ТАЖЕ ИМЯ
МОИНА ПОСЛЕДИТЕЛЪ СОЛЛІМЕН ВЪДѢЛ
ДЛЯ ПОСЛЕДИТЕЛЪ СОЛЛІМЕН ВЪДѢЛ

卷之三

Вест привітали згублісі, ніч рі-
дною від інтересу поїздом, а
загалом своїм позиціям близь-
ким до підкоренням держави належ-
али.

Выгляд развароту з «Малой падарожнай кніжкі» Ф. Скарыны

акафісты адрозна ад традыцыйнай будовы не маюць трэнаццатага канда-
ка. Акрамя таго ў складзе ікасаў акафіста да Магілы Гасподняй толькі 6
хайрэтызмаў. Парабанальны аналіз не выявіў агульнага паміж скарынаўскім
акафістам да Крыжа Гасподняга і традыцыйным. Калі традыцыйны акафіст
грунтуеца на Святым Пісанні, дык крыніцамі для скарынаўскага сталіся
не толькі Стары і Новы Запаветы, але і паданне пра знойдзенне крыжа
св. Аленаі і з'яўленне яго імператару Канстанціну.

Акафіст да **Пятра і Паула** з гранавершам вядомы з XV ст. і прыпісваецца канстанцінопальскаму патрыярху Ісідару (1347–1349). Наяўнасць у славянскім тэксле альфабэтнага гранаверша — заслуга невядомага перакладчыка, які змясціў гранаверш паводле кірылічнага альфабету, адкінуўшы літары, што стаяць у ім пасля амегі. Пэўна, у Скарныны і маем той самы акафіст, бо вершы, што папярэднічаюць уласна акафісту, гранавершам не ахоплены.

Аўтарства акафіста да **Яна Хрысціяла** прыпісваюць таму ж канстанцінопальскаму патрыярху Ісідару, але гэта тычыцца кананічнага твора. Акафіст жа, змешчаны Скарынам, зусім не падобны да кананічнага. Ён мае значныя адхіленні ў будове: адсутнасць трынаццатага кандака, рэфэрэнса

ў першым кандаку. Наяўнасць гранаверша «ПІСАЛ ДОКТОР СКОРИНИЧ ФРАНЦІСКУС», якім ахоплены не толькі сам акафіст але і папярэдняя трапары і стыхіры, што звычайна чытаюцца перад канонам, дае падставы думаць пра значнасць унёску самага Скарыны.

З усіх акафістаў «Малой падарожнай кніжкі» найбольш нязвыклы акафіст да імя Ісусавага, які акрамя адхілення ў будове (адсутнасць трывнаццатага кандака і рэфрэна ў першым кандаку) вылучаецца тым, што не мае скразнога рэфрэна. Ягонае месца займае трывнаццаты хайрэтызм, уласцівы толькі канкрэтнаму ікасу. Але апошнія хайрэтызмы ікасаў падобныя адзін да аднаго. У выніку сувязь структурных частак твора замест трывалага знітавання набывае форму гнуткае повязі. Акафіст да Господа Ісуса, што вядомы перапісчыкам з XV ст., паслужыў Скарыну зыходным матарыялам. Параўнальны аналіз выявіў, што кандакі і ўводныя часткі ікасаў скарынаўскага і кананічнага акафістаў зусім розныя, але хайрэтызмы маюць шмат агульнага. Супадзені ў тэкстах хайрэтызмаў вагаюцца ад 40% у ікасе дванаццатым да 80–90% у ікасах чацвёртым і шостым. Такім чынам, пэўна, укладаючы новы акафіст, Скарына запазычыў агулам блізу 60% хайрэтызмаў з старога акафіста, апрацаваўшы і паставіўшы іх на новыя месцы. Пацвярдждае, што акафіст — Скарынаў твор і гранаверш «ДЕЛАЛ ДОКТОР СКОРИНИЧ ФРАНЦІСКУС», якім ахоплены не толькі сам акафіст, але і папярэдняя вершы.

Параўнанне вершаў, змешчаных перад Акафістам да Багародзіцы ў «Малой падарожнай кніжцы» з кананічнымі са службы Багародзіцы дазваляе сцвярджаць, што яны — не творы Скарыны. ВЕРШЫ 1–3 — гэта стыхіры на «Госпадзе клічу...» (тон 6); СЛАВА – СЛАВА, І ЦЯПЕР на «Госпадзе клічу...» (тон 2); І ЦЯПЕР – СЛАВА, І ЦЯПЕР стыхіраў на стыхоўні (тон 2). У акафісце да Пятра й Паўла ВЕРШ 1 падобны да трапара святым (тон 2) на свята 29 чэрвеня. Верш І ЦЯПЕР у акафісце да св. Міколы — гэта трапар (тон 2) са службы да святога. Верш пад тытулам СЛАВА ў акафісце да Крыжа Гасподняга мае такія самыя тытул і змест, што і ў каноне да Святога Крыжа (песня 1, тон 4) Рыгора Сінайца, а ВЕРШЫ 2 і 3 падобныя да ЗАПЕВУ з таго самага твора. Вершы ВЕРШ 1–3, СЛАВА у акафісце да імя Ісусавага вельмі падобныя да стыхіраў на «Хваліце...» (тон 4) з кананічнага акафіста да Господа нашага Ісуса Хрыста. Хоць гэтыя вершы ахоплены разам з усім акафістам адным скарынаўскім гранавершам, мусім прыніць да ўвагі згадку ў змесце «Малой падарожнай кніжкі», што гэтыя стыхіры Госпаду Ісусу ёсць творы манаха Студыцкага манастыра Тэактыста (IX ст.).

Як відаць са сказанага, вызначэнне ўнёску самога Скарыны ў айчынную гімнографічную спадчыну вымагае далейшых доследаў, бо пакуль што з пэўнасцю выяўляеца тут аздабленчая і кампіляцыйная дзейнасць першадрукара.

3. АКАФІСТЫ СІМЯОНА ПОЛАЦКАГА

Сімёон Полацкі ў гарманізацыі Акафіста пайшоў шмат далей за Скарыну. Скарына рабіў толькі аздабленне твора, хоць і добра ведаў сілабіку, пра што сведчыць уступ да кнігі Іова:

Богу въ Троици единому ко чти и ко славе
Матери Его Пречистой Марии к похвале
Всем небесным силам и святым Его к веселію
Людем посполитым к добруму научению.

Калі Скарына дбаў пра захаванне выгляду твора, гнутка абыходзячыся са зместам, дык Сімёон Полацкі, захоўваючы змест, адвольна абыходзіўся з формай. Калі падыход Скарыны адпавядзе асновам, закладзеным аўтарам першага твора, дык Сімёон Полацкі, ідуучы за Янам Каханоўскім, які зрыфмаваў увесь Псалтыр (і псалмы з якога раіць спявашь Сімёон Полацкі) на пачатку свайго твора, выклай **Акафіст** адзінаццаціскладовым сілабічным вершам, тым самым разбурыўшы былу структуру і стварыўшы новую. Захаванымі засталіся падзел на кандакі і ікасы, наяўнасць рэфрэні ў ікасах і першым кандаку, але ўнутраная будова зменена. Кандакі і ікасы ўжо структурна не розніца, хайрэтызмы ў межах ікаса не вылучаюцца, а з'яўляюцца звычайнімі двухрадкоўямі. Памер хайрэтызу тут не абмяжоўваецца адным радком. Бывае, што ён пашыраны на ўсё двухрадкоўе ці пачынаецца з сярэдзіны аднаго радка і канчаецца на сярэдзіне другога. Стылявыя змены вымагалі змены зместу, таму зразумела, што акафіст да Найсвятой Дзевы розніца з кананічным Акафістам і сэнсам. Параўнанне пераконвае, што для твора Сімёона Полацкага крыйніцаю быў кананічны пераклад Акафіста (адсутнасць згадкі пра Баліма і паслядоўнасць хайрэтызмаў). Напісаны акафіст да Найсвятой Дзевы, як вынікае з тэксту, у 1648 г., калі Сімёон Полацкі вучыўся ў кіеўскай Магілянскай калегії. Пазней, дзесяці ў 1651 г., ён ад'ехаў да Вільні.

Тое, што сказана пра рыфмаванне Сімёонам Полацкім акафіста да Найсвятой Дзевы, справядліва пры разглядзе акафіста да **Господа нашага Іуса Хрыста**. Час напісання твора — прыблізна 1648—1651 гг., бо стылёва абодва акафісты вельмі падобныя. Узорам для яго паслужыў хутчэй за ўсе акафіст кананічны, на карысць чаго сведчыць урывак пра дзяўчыну хананейскую ў кандаку адзінаццатым:

W skruszoný sercu piesn tobie pўyupobę
 Jako niewiasta Chanaeyska probę
Jezu zmiluy się, bo mă balejace
 Ciało nie córkę wielce się bestwiače
Namiętnosciami y zapalczywoscią
 Zlymi affecty y popędliwością

Пение всеумиленное прино-
шу Ти недостойный, вопию
Ти яко Хананея: Иисусе, по-
милуй мя. Не дщерь бо, но
плоть имам страстью люте
бесящуюся, и яростию пали-

Jezu moy zdrowie day choſeiacemu
Mnie Alleluia tobie mowiаcemu.
(Сім'яон Палацкі)

мую, и исцеление дажь вои-
ющу Ти: Аллилуя.
(Кананічны пераклад)

Удакладніць крыніцу для акафістаў Сімёона Полацкага пэўна дапамо-
жа змест паслякафістовых малітваў. Цяжка сказаць, з якою мэтай пісаў
вучань Магілянскай калегі гэтыя творы. Пераклад на польскую мову, пэў-
на, абумоўлены значнай паланізацыяй грамадскага жыцця ўсходніх земляў
тагачаснай Рэчы Паспалітай. Славянская мова была ўжо незразумелая, а бе-
ларуская як дзяржаўная паступова свае пазіцыі страчвала. У гэткіх варун-
ках адукаваная частка грамадства, без увагі на канфесійную прыналежнасць,
арыентавалася на мову польскую. Яшчэ раней з гэтае ж прычыны ў 1635г.
праваслаўны мітрапаліт кіеўскі Сільвестр Косаў пераклаў і выдаў у поль-
ской мове «Пацярык пячэрскі».

Ніжэй дзеля параўнання падыходаў Францыска Скарыны і Сімёона
Палацкага да апрацоўкі Акафіста падаюцца пераклады пятага ікаса.

Кананічны:

Видеша отроцы халдействі, на руку Девичу создавшаго руками человека, и Владыку разумевающе Его, аще и рабі прият зракъ, потщашася дарми послужити Ему и возопити Благословенней:

Радуйся, звезды незаходимыя Мати
Радуйся, заре таинственного дне
Радуйся, Троицы таинники просвещающая
Радуйся, мучителя бесчеловечного изметающая от начальства
Радуйся, Господа человеколюбца показавшая Христа
Радуйся, варварского избавляющая служенія
Радуйся, тименія изимающая дель
Радуйся, огня поклоненіе оугасившая
Радуйся, пламене страстей изменяющая
Радуйся, верныхъ наставнице целомудрія
Радуйся, всехъ родовъ веселье
Радуйся, Невесто неневестная

Францыска Скарыны:

Видеша отроци халдействі, на руку Девичу создавшего руками человека, и Владыку разумевающе Его быти, аще и раби прият зракъ, подщашеся дарми угодити Ему, и возопиша Благословенной:

Радуйся, Мати звезды незаходимое
Радуйся, свете зори утренее
Радуйся, прельсти пещъ оугасивши
Радуйся, о Троицы человеки просветивши
Радуйся, врага немилостива от власти изметающи

Wesel on Zemel Zedda nevadobla
I plesobolita olifing id hestla
Badi, vordoborona khet wytan galba yf
Gloz obresta omesa. My arf
vordoborona bor gnuwiedzirige
Ty lituganie jidura lekheos
Badi, vordoborona loko los dambren
Budley regim hristofor bolene
Zets patseli zugaynor malique
Kad ydylakha gytka wcale jumne
Syzd vordoborona matka yoyz vordoborona
Loring vordoborona Badi, hristofor i m

KODAK 8

Wysyłać wiadomość do Kolegiów
Kierujących Szkołami w Górnym Śląsku
i Śląskim Zagłębiu Górnym
w sprawie zmiany terminu
wakacji i ferii letnich.

جی گی

Bożego dnia bidać. Na Ziemiach polskich
Dziś spotkałeś ją na wysoceściach
Której na lato brakowa tam gospodarstwa
Także tam żony kieck robiące?
Polski gospodarz z kraju magazey
Z tego w duchu swoim daje wypowiedź
Widziałem gospodarza swojego
Który zbyt skarcił żonę swą
Zbyt chwastaną. Czy gospodarz ten żona
Będzie gospodarka? Podajcie gospodarzom
Kiemierówko we wsi Błotnica Śląska wiele
Aby zdominowały kobiety w celu uśmierzenia
Dowód przekonały Radze Gospodarcze
Zichwadze, X. Z. Zorphanam.
Wyprawie godz. Tys. Wodzisławie
Przedtem. Wszyscy Panowie doświadczali
Także Młodzieżna, kiedyś zielonego koloru
Dowód i gospodarze godz. czwartego.

Выгляд старонкі рукапісу Сім'яона Палацкага

Радуйся, Господа человеколюбца Христа показуючи
Радуіся, іже отводиши от служебъ поганских
Радуйся, іже избавляеші от дель скверных
Радуйся, огню поклонение оуставльши
Радуйся, пламени страшного силу изменивши
Радуйся, верным наставнице и целомудрие
Радуйся, всехъ народов веселие
Радуіся, Невесто неневестная

Сімёона Палацкага:

Gdy obaczyli chałdeyscy krolowie
 Na ręka Panny prawdziwi wieśczkowie
Tworce człowieka, Panem Go uznali
 Lub niewolnikię stał, ofiarowali
Dary Mu godne z usługami swemi
 Spiewając wdzięcznie glosy rozlicznemi
Bądź pozdrawiona, gwiazdy nieschodzącey
 Matko, światłością świat oświecającey
Bądź pozdrawiona, jutßenko ognista
 Dnia tajemnego, Dziewico Płeczysta
Bądź pozdrawiona, piec ugaßiąca
 Kłamstwa a skrytość Troycy ziawiająca
Bądź pozdrawiona, zes kaceba złego
 Wygnała Panno z dziedzictwa twoiego
Bądź pozdrawiona, czekolubiwego
 Rodząca Panno Syna iedynego
Bądź pozdrawiona, niewole poganskier
 Nas zbawiająca p̄bez moc ręki Panskier
Z sprosnych uczynków wbytkich oczysciłas
 Poklon ogniomu Panno ugasiłas
Bądź pozdrawiona, płomienie gaßiąca
 Affectow ciala y zdzje nißcząca
Bądź pozdrawiona, mistbynio czystości
 Wierny narodom p̄byiemna radości
Bądź pozdrawiona, Matko p̄by panienstwie
 Panną zrodziłas Boga w człowieczenstwie

Прыведзеныя доследы, сталіся падставовым матарыялам пад час рэалізацыі праекта выдання збору беларускае гімнаграфічнае спадчыны «ВЯНОК АКАФІСТАЎ». Мэтай гэтага праекта было даць беларускім вернікам кніжку на кожны дзень, выкананую ў нацыянальных традыцыях як паводле мовы, так і паводле мастацкага аздаблення.

Радуйся, валадарству моц непахісная
Радуйся, бо празь цябе зьдзяйсьняюца
перамогі
Радуйся, і празь цябе ворагі схіляюць галовы
Радуйся, цела майго лякарка
Радуйся, душы маў заступніца
Радуйся, Нявеста - Дзеява чистая

КАНДАК БАГАРОДЗІЦЫ

Усяхвальная маці, што нарадзіла за ўсіх съвятых Съвяцейшае Слова, цяперашня мольбы прыняўши, ад усялікага смутку нас выбоў і будучых паку-таго пазбоў тых, што пяюць табе:
«Алілуя!»

МАЛІТВА ПАБОЖНАЯ ДА НАЙСЪВЯТОЙ БАГАРОДЗІЦЫ МАРЫІ ПАСЬЛЯ АКАФІСТУ

Радуйся, найсъвятая Марыя,
жыццяпачатнае Тройцы паслужніца
Радуйся, лілех духміна,
улюбёнка Стварыцеля Бога Айца
Радуйся, найчыстая Дзеява,
маці Господа нашага Ісуса Хрыста
Радуйся, найчулільная галубка,
жаданье Пацицыцеля Съвятога Духа
Радуйся, найгаднейшая Спадарыня,
весялосьць хораў анёльскіх

92

Радуйся, найзмрачнейшая вежа й
пакуты збораў чартоўскіх
Радуйся, дачка найпрыгажэйшай й
развіязаныне грахой Адамавых
Радуйся, наймоцная вера й
зыністожаныне праклёнія Эвіных
Радуйся, слайная Уладарка,
усіх патріярхай прагнаныне
Радуйся, найпраудзівая Багародзіца,
сыноў Ізрайлевых памнажэныне
Радуйся, усяхвальная слава ды
абяцаныне ўсіх прарокаў
Радуйся, мудрэйшая кіраўніца й
навучаныне Хрыстовых апосталаў
Радуйся, найсъветлая хвала й
ласка чатыром эвангелістам
Радуйся, найвялікая моц і
съмеласць съвятым пакутнікам
Радуйся, найпрыемная ціша і
ўстрыманасць вызнаўцам паважным
Радуйся, высачэзны муру й
трываныне багалюбным манаҳам
Радуйся, найясная зорка й
аздобра чыстым дзяўчынам

Радуйся, зацішку ў час буры й
заступніцта ўдовам і сірацінам
Радуйся, сущэзныне жывым і памерлым

Будзь разам са мной у кожнай патрэббе маў
дзеля тваёй найвялікшай радасці, якую мела
пры зайдзені Слова Божага. Пачуй жа нягод-
ную просьбу маю й спамажы мне ў кожным
смутку майм. У рукі твае аддаю самога сябе:

93

Выгляд развароту з кніжкі «ВЯНОК АКАФІСТАЎ» (Полацк: «Сафія». 1999)

Дональд Кодэр (Чыкага, ЗША)

ПОГЛЯД АМЕРЫКАНСКАГА ЛЕКАРА НА СПАДЧЫНУ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

Я вельмі ўсцешаны гонарам, што выпаў мне, — выступаць на секцыі III Міжнароднага кангрэса беларусістай, прысвечанага ўзаемадачыненню Францыска Скарини з ёўрапейскай культурай. Я — не ёўрапеец, а амерыканец, не скарыназнавец, а ўрач-хірург. Я пазнаёміўся са Скарынам толькі трох гадоў таму, дакладней кажучы, Скарына адкрыў мяне, бо амерыканцу немагчыма жыць у Беларусі, не адчуўшы ўплыву

гэтага вялікага сына Палацка. Таму я вельмі ўсцешаны магчымасцю распавесці вам пра тое, што лічу ўплывам Скарны на наш свет.

На працягу гадоў, праведзеных у Беларусі, я быў моцна ўражаны сілай уздзеяння Скарнавага жыцця. Ён стаў настолькі важным для мяне, што я напісаў кнігу пра яго, якая мерыца паказаць прычыну таго, што стала яго сілай. Рабочая назва яе — «Францыск Скарны, наша спадчына і надзея». Яна будзе аддадзена на рэцэнзію тым, хто ведае пра Скарну больш за мяне. Мы спадзяемся выдаць яе ў свет да восені. Там няма новай гістарычнай інфармацыі — кніга складаецца з поглядаў амерыканскага доктара на жыццё і сведчыць, як Скарны працаваў на рашэнні самых актуальных проблем.

У Скарніе я знайшоў не толькі важную гістарычную асобу, але і чалавека, які працаваў сённяшнім моладзі погляд на жыццё і магчымасці змен у іх жыцці. Маладым чалавекам ён атрымаў дыплом, які высока каціраваўся, у адным з найвыдатнейшых універсітэтаў тых дзён і быў гатовы дасягнуць поспехаў як доктар лекарскіх навук. Але ён таксама заўважыў, што свет быў хворы значна больш, чым на любую хваробу, якую ён вывучаў ва універсітэце. Гісторыя яго жыцця і творчасці сведчыць пра няспынныя спробы прынесці свайму народу ацаленне і збавенне ад галечы і адчаю. Цытата з яго прадмовы да кнігі «Апостал» цудоўна ілюструе яго перакананні. Вось што ён піша пра лекара Луку, аўтара трэцяга Евангелля: «Он же, будучи лекарем тълесным досконалым, видяй всі речі телесные, иже суть суетны и минущи, — возжеле быти лекарем душ наших, еже на образ и на подобенство пръвечного Бога створеных». Скарны таксама мог глянуць углыб, праз часовую частку чалавечага жыцця, і ўбачыць спрадвечную вартасць кожнай асобы. Ён ведаў, як Словы Божыя могуць нанава перарабіць чалавека. Ён адкрыў сілу і жыццё, дараванае нам Бібліяй, і прысягнуў, што прыніс гэтыя веды ўсіму свету.

Скарны жыў у часы адчаю і бяды, але ў яго прадмовах я заўважыў адно радасць ды аптымізм, з якімі ён даруе чалавеку новае, лепшае жыццё. У яго час таксама існавалі праблемы падзелу сярод хрысціян, але ён пісаў адно пра еднасць і паслушнасць Ісусу Хрысту, Самому Аўтару хрысціянства. А паколькі ён быў перакананы, што Біблія ўсім дае мажлівасць перамагчы штодзённы адчай, то прысвяціў сваё жыццё не толькі перакладу і друку, але таксама перакананию свайго народа ў тым, што трэба чытаць Біблію. У Скарніе я бачу выдатны прыклад чалавека, які ясна ўсведамляў праблемы свайго часу і даваў план іх вырашэння. Ён жыў і пісаў, нібыта сам жыў з людзьмі першага стагоддзя, якія былі ў захапленні ад жыватворнай сілы ўваскрэсення Хрыстовага. Таму яго жыццё ёсць прыклад веры, што дала плён у дзеянні, а таму яно — жывы прыклад для нас, людзей XX і XXI стагоддзяў.

Скарны давяраў сіле напісанага слова, гэтак жа, як Сам Бог даверыў чалавеку Слова Сваё ў Бібліі. Таму сённяшняя гісторыя даказвае нам, што

справа Скарыны прынесла плён з таго, што ён даверыў свайму народу Біблію на яго мове. Таму ў Скарыне я бачу чалавека веры, які аддаў сваё жыццё для ацалення будучых пакаленняў, і цяпер я, урач, таксама карыстаюся тым плёнам.

Цудоўны мастацкі вобраз Скарыны на карціне, якую я так часта бачыў у розных школах. Ён стаіць з Бібліяй, прасцертай да нас, чытачоў, для ўсіх, хто захоча яе прачытаць, паверыць у яе і ёю жыць. Ён прапануе нам тую самую жыватворную сілу, што зрабіла з яго волата гісторыі. Гэта ёсьць думка, план дзеянняў і абязданне. Гэта ёсьць Скарынава сіла ў сённяшнім свеце.

Пераклад з англійскай Глеба Ермакова

Леакадзія Мілаш (Вільнюс)

ФРАНЦЫСК СКАРЫНА І ВІЛЬНЯ

Здаецца, зусім нядаўна адзначалася 500 гадоў з дня нараджэння Францыска Скарыны. А ўжо прайшло дзесяць гадоў. То быў уздым нацыянальнага адраджэння — як у Літве, так і ў Беларусі. Многія ўпершыню пачулі імя славутага асветніка. І ён застаўся з намі.

Выразна ўспамінаю падзеі дзесяцігадовай даўнасці: урачыстае адкрыццё дошкі на дому № 19 па вуліцы Вялікай. З 1522 да 1525 г. тут, у горадзе Вільні, беларускі асветнік Францыск Скарына выдаў першыя друкаваныя кнігі ў Вялікім Княстве Літоўскім. У 1522 г. — «Малую падарожную кніжку», а трymа гадамі пазней — «Апостал». На адкрыццё дошкі прыехала прадстаўнічая дэлегацыя з Беларусі, прыйшлі навукоўцы Літвы. Асвяціў дошку ксёндз У. Чарняўскі з Вішнева. Адбылося набажэнства ў Віленскім саборы-базіліцы. Потым у Палацы мастацтваў (цяпер — рэзідэнцыя презідэнта Літвы) прайшоў урачысты сход, у якім прыняў удзел намеснік прэм'ер-міністра Літвы Рамуальдас Озалас. Адбылася таксама навуковая канферэнцыя ў Віленскім універсітэце.

Мы павінны ганарыцца тым, што ў нашым горадзе жыў і тварыў мысліцель такога масштабу, дзеянецца якога мае выключнае значэнне для беларускай нацыянальнай культуры. У той час і я зацікавілася філософскай спадчынай Скарыны. Пачала набываць кнігі — яго і пра яго. Сабрала багаты фотаматэрый з мерапрыемстваў, прысвечаных першаму апосталу беларускага народа, які пачаў справу яго Адраджэння. Вобраз Скарыны — чалавека, філосафа, пісьменніка, гуманіста, вучонага стаў прыцягальным для ўсіх, каму дарагі ідэалы нашага Адраджэння, узвышэнне нашага

народа. Духоўная спадчына Скарыны служыць нам прыкладам, запаветам, як шанаваць і любіць роднае слова, Бацькаўшчыну.

А ў 1997 г. першай беларускай школе ў Вільні было нададзена імя Францыска Скарыны. Некалькі разоў з вучнямі школы я ездзіла ў старожытны Полацк, шмат разоў мы вандравалі па Вільні шляхамі Скарыны.

У цэнтры нашага горада ёсць кароткая брукаваная вуліца імя Ф. Скарыны. Гэта самая кароткая вуліца ў горадзе. Кажуць, што на ёй жывуць самыя добрыя людзі. А вось што тут самыя цікавыя будынкі — гэта дакладна. Над імі спляліся галіны старых ліп. Можа, тут лунае дух Скарыны? У некалькіх хвілінах хадзьбы адсюль — Троцкая вуліца, дамініканскі касцёл. Да яго прымыкае будынак, на якім бачны знак Скарыны — Сонца і Месяц. У мінулым годзе будынак рэстаўравалі. Віленскія актывісты ТБК хваляваліся, каб знак захаваўся. Побач — вуліца Вялікая, дворыкі Віленскага універсітэта. Тут цішыня, у цяні вербаў — лаўкі. Можна адпачаць, пачытаць, уявіць сябе ў XVI стагоддзі. Можа, тут хадзіў, марыў, тварыў Францыск Скарына?.. Галоўны ўваход. Паднімаемся па лесвіцы: доўгі калядор і бібліятэка універсітэта, вялікая прыгожая зала ў стылі барока. Тут захоўваецца арыгінал скарынаўскай Бібліі. Добраразычлывія супрацоўнікі бібліятэкі неяк дазволілі мне патрымаць у руках каштоўную кнігу, дакрануцца да бессмяротнага. Такія ўрокі гісторыі, літаратуры сталі для мяне і маіх вучняў традыцыйнымі. Яны вучаць галоўнаму: любові да нашай багатай спадчыны, да Бацькаўшчыны.

У нашай школе цяпер стала дзейнічае выстаўка кніг Скарыны і матэрыялаў пра жыццё і дзейнасць нашага славутага земляка. 1 лютага, у дзень гімназіі, вучні кожны год робяць малюнкі: хто эмблему школы, хто скарынаўскі знак, а хто і партрэт Скарыны. Потым арганізоўваецца выстаўка малюнкаў, пішуцца сачыненні. Таму ў гэтым годзе вучні актыўна адгукнуліся на пропанову Скарынаўскага цэнтра прыняць удзел у конкурсе «Ф. Скарына ў майі уяўленні».

Насіць імя Францыска Скарыны не толькі ганарова, але і адказна. Яго запаветы актуальныя і сёння. І мы збіраем весткі пра яго, папаўняем веды пра тыгтана беларускага Рэнесансу. Ён быў носітікам лепшых маральных якасцей свайго народа — сціласці, працавітасці, талерантнасці, за што і цяпер беларусаў паважаюць ва ўсім свеце. Будзем імкнуцца, каб у нашай школе панаваў культ кнігі, духоўнасці, чалавекалюбства. Для гэтага ў нас ёсць усе падставы. Нам працягваць справу Скарыны.

26 сакавіка 2000 года ў Вільні, у касцёле св. Барталамея, адбылася св. імша памяці Францыска Скарыны.